



7 СНЕЖНЯ 2010 г.
АЎТОРАК
№ 239
(26847)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3-9 ЖНІўНЯ 1917 г.



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«МЫ НАБЛІЗІЛІСЯ ДА ГАЛОЎНАЙ МЭТЫ — ВЫСОКАГА ЎЗРОЎНЮ І ЯКАСЦІ ЖЫЦЦА НАРОДА»



У чацвёрты раз за гісторыю маладой суверэннай дзяржавы прадстаўнікі ўсіх яе рэгіёнаў, усіх слаўб насельніцтва сабраліся на самы прадстаўнічы форум — Усебеларускі народны сход. Сёлета яго дэлегатамі сталі 2,5 тысячы чалавек. І хоць сёння далёка не крытычны перыяд для жыцця краіны, як гэта было ў 1996 годзе, калі ўлада ўпершыню па ініцыятыве Прэзідэнта вырасла параіцца з народам і разам абраць уласны шлях развіцця, рашэнні форуму ў многім вызначаюць, як Беларусь будзе развівацца ў бліжэйшыя гады і нават у больш далёкай перспектыве.

Найвышэйшага правага народаўладдзя, якое ўвасабляе ў сабе гістарычны вопыт і сучасныя тэндэнцыі дэмакратызму, называў Усебеларускі народны сход Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, вытокі гэтай формы дэмакратыі паходзяць з глыбіні стагоддзяў — з народных вечаў, якія праходзілі на славянскіх землях і ў нашых старажытных Полацку і Тураве. Спрадвеку на такія сходы выносіліся пытанні пераапераважнасці і значнасці. «Мы адрадылі і працягваем гэтую добрую традыцыю», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Паводле слоў беларускага лідара, Усебеларускі народны сход дае магчымасць не проста весці адкрытую, сумленную і зацікаўленую размову людзей і ўлады, але і прымаць рашэнні аб выбары стратэгіі развіцця дзяржавы. «Не келейна, а галосна, не ў кабінетах, а з шырокім удзелам усіх слаўб насельніцтва», — падкрэсліў Прэзідэнт Лукашэнка.

Калі рашэнні папярэдніх сходаў дазволілі Беларусі адбыцца як незалежнай дзяржаве, значна нарадзілі эканамічны патэнцыял і наблізілі да галоўнай мэты — высокага ўзроўню і якасці жыцця народа, то Праграма, з якой улада выйшла на чацвёрты Сход — гэта моцных і лічачца толькі з моцнымі. Менавіта такой і павіна стаць Беларусь: па-спраўдому моцнай!

Звяртаючыся да дэлегатаў Сходу, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што наша будучыня ствараецца не на пляшчак, а на прамысловых і аграрных прадпрыемствах, у навуковых лабараторыях і навуковых установах. «Усе мы будзем працаваць над тымі задачамі, якія вызначылі ў якасці мэтаў на нашым форуме. Мы ў адказе ўсе з вамі за іх рэалізацыю», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Трывалы Фундамент — плацдарм для паскоранага развіцця эканомікі

Беларусь даказала сваю здольнасць забяспечыць устойлівае развіццё і нацыянальную бяспеку нават у самых жорсткіх знешніх умовах.

Сусветны фінансава-эканамічны крызіс, на жаль, не абыйшоў і Беларусь, але краіна змагла вытрымаць гэтыя велікі сур'ёзнае выпрабаванне, канстатаваў кіраўнік дзяржавы. «Краіна не прагнула і не паддалася, нягледзячы на неймаверны націск і масіраваны шантаж з усях бакоў. Мы не далі загубіць створаную палітычную і сацыяльную стабільнасць. Захавалі народны здольнасць, які ў іншых краінах пайшоў за бяспачна», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі дзякуючы ўласнай мадэлі развіцця ўдалося прадухіліць наступствы крызісу, якія давялося зведаць большасці краін свету. «Наш сацыяльна-палітычны курс не на словах, а на спра-

ва даказаў сваю эфектыўнасць», — падкрэсліў Прэзідэнт. Паводле слоў беларускага лідара, за мінулыя пяць гадоў краіна зрабіла каласальны рыжок у сацыяльна-эканамічным развіцці. Нягледзячы на цяжкасці, усе абіячаны, дадзеныя народу на III Усебеларускім сходзе, былі выкананы.

Гаворачы аб дасягненнях Беларусі за апошнія гады, Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што «гэта не падарунак ад Госпада Бога і не вынік сярэдняга эксперта», а вынік напружанай працы. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы асабліва адзначыў цэннасць рэальнага суверэннага тэту краіны, калі народ мае права самастойна выбіраць стратэгію са-

знаў, што «на жаль, не па ўсіх пазіцыях нам удалося выйсці на запланаваныя рубяжы». Не выкананы абавязальствы па расце валавога ўнутранага прадукту. «І няхай з 45-50 працэнтаў плана мы не выканалі 3,5-4 працэнты. Але мы не выканалі», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы. Па вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі таксама не дасягнулі запланаванага ўзроўню. І па зніжэнні адмоўнага салда знешняга гандлю краіна не выйшла на той узровень, які быў намечаны. «І гэтыя тры паказчыкі, тым не менш, на блучую п'яцігодку нам давядзецца навіраваць, чаго б нам гэта ні каштавала», — падкрэсліў Прэзідэнт.



цыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця. «Нічо не будзе за нас вырашаць нашы праблемы і задачы, — ні Масква, ні Вашынгтон, ні Брусель! Мы павінны рашуча пазбавіцца ад непаўназначнай лакейскай псіхалогіі залежнасці ад некага больш моцнага і неадацніць уласны магчымасцю», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Толькі ад нас залежыць сучаснасць і будучыня Беларусі».

Вытрымала Беларусь і цяжыя шокі. «Мы не толькі поўнаасцю забяспечылі ўнутраны патрэбы ў цяпле, электраэнергіі, паліве, але і пастараліся максімальна змякчыць наступствы для нашых людзей», — адзначыў Прэзідэнт. Сёлета насельніцтва атлачала газ і электраэнергію ўсяго толькі на 40 працэнтаў, астатняе кампенсавалі дзяржаўны бюджэт. «За гэтыя пяць гадоў мы многія зведлі і пераадолелі, шмат чаму навучыліся. Нам удалося мінімізаваць эканамічныя пагрозы і ўтаймаваць інфляцыю», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Беларусь не толькі не загнула. «Скажам шчыра: наш чалавек не вельмі і адчуў гэты глабальны крызіс. Мы забяспечылі хоць і не такі, як планавалі, але невялікі рух наперад нават у крызісны год, калі на валавым ўнутраным прадукце практычна ўсе дзяржавы мінувалі: хоць каля 2 працэнтаў, але прырост мы атрымалі», — падкрэсліў Прэзідэнт. Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, гэта і ёсць праяўленне таго, што называецца надзейным запасам трываласці эканамічнай сістэмы.

Асобныя міністэрствы і канцэрны бачаць сваю ролю ў рабоце з падпарадкаванымі прадпрыемствамі толькі ў тым, каб любымі спосабамі выбіваць выкананне прагнозных параметраў, замест таго, каб сапраўды абнаўленню асноўных сродкаў, пашырэнню асартыменту запатрабаваных тавараў, пошуку новых рынкаў збыту. «Гэтым трэба займацца, а не падмяняць сабой Белстат», — падкрэсліў ён.

Адсюль і няздольнасць шэрагу прадпрыемстваў вырацацца з замкнёнага кола: выпуск неканкурэнтна здольнай прадукцыі — склад амярэвенне абаротных сродкаў і, як вынік, — адсутнасць магчымасці па мадэрнізацыі вытворчасці.

«Нам яшчэ трэба будзе публічна прапрацаваць, каб увайсці ў клуб тэхналагічных лідараў, дасягнуць

найвышэйшага сусветнага стандарту», — адзначыў Прэзідэнт. Але і зроблена ўжо нямала, асабліва калі ўлічыць, што «нам давялося самім, уласнымі сіламі, у вельмі няпростых умовах, без падтрымкі з боку выходзіць з разрухі і ствараць новае аблічча беларускай эканомікі». Таму сёння можна канстатаваць, што большасць прагнозных паказчыкаў п'яцігодкі ў Беларусі выкананы, адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за апошнія пяці гадоў краіна даказала сваю палітычную і эканамічную самастойнасць. Пацярдзэнне таму — пастаянны эканамічны рост, абнаўленне асноўных вытворчых фондаў, павышэнне дабрабыту народа. Сярэднегадавы тэмп эканамічнага развіцця Беларусі ў мінулыя пяці гады склаў каля 8 працэнтаў. Вышэйшы ён толькі ў 12 краін свету.

«Вы толькі ўдмайцеся: за бягучую п'яцігодку ў эканоміку будзе ўкладзена \$72 млрд у параўнанні з \$20 млрд у мінулай», — падкрэсліў Прэзідэнт. — У гэтым адна з характэрных рыс беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі: усё, што зароблілі, накіравалі на развіццё, уклалі ва ўласную эканоміку, а не вывезлі за мяжу, не расцягнулі ў выглядзе дывідэндаў».

За пяць гадоў у Беларусі створана 185 новых прадпрыемстваў, больш за 320 кардынальна мадэрнізаваных. У цэлым краіна выйшла на аб'ём экспарту тавараў і паслуг звыш \$25 млрд у год. Выпуск інавацыйнай прадукцыі павялічыўся больш як у 4 разы. Па сутнасці, за п'яцігодку абноўлены, а на некаторыя прадпрыемства шматразова, увесь мадэльны рад. Гэта вялікая праца інжынераў, канструктараў, вучоных, рабочых і служачых.

Аляксандр Лукашэнка прывёў у якасці прыкладу ААТ «Белкамуні». Гэтае прадпрыемства, якое было некалі звычайнай рамонтнай майстэрняй трамваяў і тралейбусаў, сёння цалкам забяспечвае ўнутраны рынак і экспартуе прадукцыю на \$22 млн у год. І такіх прыкладаў па краіне нямала, у тым ліку МТЗ, БелАЗ.

«Таму ўсялякія сцвярдзэнні аб тым, што мы працуем на аб'ёмнай базе, «прадаём савецкую спадчыну», — пустыя размовы, што падкідаюць у грамадства недалёкія людзі, якія нічога не разумеюць у эканоміцы», — лічыць Прэзідэнт Беларусі.

Беларусь да 2016 года па долі ВУП на душу насельніцтва павіна выйсці на сярэднеўрапейскі паказчык. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў асноўных палажэннях праекта Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на наступную п'яцігодку закладзены вельмі напружаныя паказчыкі, прызначаныя забяспечыць істотнае павышэнне дабрабыту беларусаў. «Рост валавога ўнутранага прадукту за п'яцігодку павінен склаці 162-168 працэнтаў, гэта значыць, па долі ВУП на душу насельніцтва да 2016 года мы павінны выйсці фактычна на сярэднеўрапейскі паказчык», — падкрэсліў ён. Гэта максімальны тэмпы росту за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Пры гэтым забяспечваць іх давядзецца адносна ўжо дасягнутай даволі высокай базы, дадаў Прэзідэнт.

Стабільнасць эканомікі Беларусі адчувальна вырасла, таму можна з поўнай падставай сцвярдзаць, што створаны надзейны плацдарм для паскоранага развіцця эканомікі ў чарговыя пяці гады. «Мы ўжо навучыліся вырашаць любыя задачы і здольны паспяхова працаваць ва ўмовах сусветнай канкурэнцыі. Нам цяпер нельга спыняцца», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Дасягнуць сталя магчымых дзякуючы, без перабольшвання, герачнай працы нашага народа. Людзі — галоўнае багацце Беларусі, і ў іх залог поспеху дзяржавы ў цэлым». Таму ў Беларусі ключавым прыярытэтам палітыкі заўсёды быў, ёсць і будзе чалавек, яго патрэбнасці, узровень і якасць жыцця.

КОЖНУЮ ДРУГУЮ АДЗІНКУ ПРАДУКЦЫІ — НА ЗНЕСНЯГА РЫНКІ

Прэзідэнт запатрабаваў вырашыць праблему адмоўнага салда знешняга гандлю.

«У бліжэйшыя гады мы павінны выйсці на дадатнае салда за кошт імпартазамышчэння і павелічэння аб'ёму экспарту, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — За пяць гадоў аб'ём экспарту павялічыўся амаль у тры разы. Неабходна значна больш! Па сутнасці, кожную другую адзінку вырабленай прадукцыі трэба прадаць на знешняга рынку. Вядома, гэта няпросты рынак ўжо даўно падзелены, і нам даводзіцца канкураваць з сусветнымі лідарамі».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ўрад ужо ў бягучым годзе абяцаў забяспечыць збалансаванасць знешняга гандлю, але так і не змог сістэмна выбудаваць работу для рэалізацыі гэтай мэты. «3 году ў год ставім адны і тыя ж



\$1 млрд «Усяго спажывецкіх тавараў — больш як на \$4,5 млрд за год, — адзначыў Прэзідэнт. — Шмат з таго, што сёння завозіцца з-за мяжы, мы можам вырабляць самі. Калі пастараемся, то не горш і нават лепш, чым імпартаваць. Прытым знач-

НА ПАРОЗЕ НОВАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПАЛІТЫКІ

Паводле слоў Прэзідэнта, «Беларусь стаіць на парозе новай эканамічнай палітыкі, змяняецца структура эканомікі». «Трэба адсыці ад арыентаванасці на ўзровень вялікіх аб'ёмаў сыравіны і энергіі для вытворчасці невялікай дабуўленай вартасці», — сказаў ён. — Эканоміка павіна прырастаць за кошт прыцягнення новых галін і прадпрыемстваў, якія даюць прадукт з высокай дабуўленай вартасцю». Перавагу павінны атрымаць прадпрыемствы, заснаваныя на ўласнай сыравіне і рэсурсах.

У той жа час, адзначыў Аляксандр Лукашэнка, у Беларусі пакуль яшчэ не навучыліся па-гаспадарску выціскаць да мясцовых рэсурсаў. У якасці прыкладу ён прывёў гарбарную сыравіну. «Наша краіна з развітай жылгаваладоўнай за год вырабляе больш як мільён штук шкур, аднак айнаўныя прадпрыемствы лёгкай прамысловасці закупляюць сыравіну за мяжой, а нашы рынкі забітыя імпортнымі таварамі са скуры: кажухі, курткі, абутак — сцігнулі амаль з усёго свету на мільёны долараў, — абурэўся Прэзідэнт. — Чаму мы не развіваем у сябе вытворчасці на



задачы, якія пераходзяць з адной праграмы ў другую. А аб'ёмы імпарту па-ранейшаму пераважаюць над экспартам», — сказаў ён. Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, у гэтай сітуацыі «не трэба наракаць на рост цен на энерганосыбы або

на танней для нашых людзей». Для гэтага неабавязкова што-небудзь вынаходзіць самім. «Можна і трэба ісці па шляху стварэння прадпрыемстваў з удзелам вядомых замежных вытворцаў, якія выпускаюць тыя тавары, якія мы ім-



расказаць аб тым, што дысбаланс у знешнім гандлі звычайна рэч і ён мае месца ў многіх краінах».

Прэзідэнт дадаў, што адмоўнае салда — гэта лютарка праблем эканомікі краіны, вынік недастаткова канкурэнтназдольнасці тавараў вытворцаў, высокай матэрыяльнай і энергаёмкасці вытворчасці, няпоўнага развіцця сферы паслуг. Выразнае гэтай праблемай — паказчык эфектыўнасці народнай гаспадаркі і пытанне нацыянальнай бяспекі.

Аналізуючы структуру імпортных закупак, Аляксандр Лукашэнка паведамаў, што халадзільніку і тэлевізару ў Беларусь увозіцца на \$50 млн, сінтэтычных майльных сродкаў — на \$100 млн, абутку — больш як на \$200 млн, а аўтамабіляў — на

партуем, — сказаў беларускі лідар. — Трэба дабіцца таго, каб тавары, што вырабляюцца ў Беларусі, былі такой якасці, што будзе больш выгадна гандляваць імі, чым імпартаваць». Прэзідэнт адзначыў, што Савет Міністраў павінен неадкладна сфарміраваць спецаб'явіцы дзяржаўны заказ на адкрыццё такіх прадпрыемстваў і мэтаакіравана пад яго прыцягненне замежных інвестараў. «Карысна і абліччыва нам мець рэгіянальныя праграмы імпартазамышчэння вытворчасцю, — дадаў ён. — Правільная праграма імпартазамышчэння, будаваная ў цэлым па краіне, павіна садзейнічаць вырашэнню праблемы ліквідацыі адмоўнага салда знешняга гандлю».

ЗАМЕСТ ІМПОРТУ РЭСУРСАЎ — ЭКСПАРТ ВЕДАЎ

Кіраўнік дзяржавы асабліва ўвагу звярнуў на неабходнасць камэрцыялізацыі існуючых у Беларусі ведаў. «Замест імпарту рэсурсаў — экспарт ведаў. Хіба мы не можам гагата зрабіць? — запытаў ён, звяртаючыся да ўдзельнікаў сходу. — Можам, і ў нас ёсць добрыя прыклады». Адзін з іх — ААТ «Белгархімпрам», якое выйграла буйнейшы тэндэр на права стварэння рэнна ў Туркменістане. Выграў гора-абгагачальнага комплексу па здабычы і абагачэнні калійнай солі. Экспартны кантракт склаў \$1 млрд.

свай жа сыравіне, а экспартуем яе, каб потым у выглядзе гатовай прадукцыі імпартаваць?»

«За мяжой шуюць прыгажэй? Што перакажэце і нам гэтым навучнікам? — задаў ён пытанне. — Умельныя рукі, добры густ плюс якасная сыравіна — упэўнены, выраб атрымаецца не горшы».

Прэзідэнт дадаў, што ў свой час у Беларусі «ўжо наводзілі парадкаў з драўнінай, і паспяхова». «Гэта ж трэба прайсціся і па ўсіх іншых відах сыравіны», — лічыць ён.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цяпер Беларусь выходзіць на выпуск шлейфа імпартазамышчэння і экспартарыентаванай прадукцыі з айнаўнай сыравіны. У краіне будучы створаны магутнасці па глыбокай комплекснай перапрацоўцы мінеральнай калійнай натрыявай хларыднай сыравіны.

Беларусь з'яўляецца трэцяй у свеце па велічыні разведаных прамысловых запасаў калійнай солі пасля Канады і Расіі, адзначыў Прэзідэнт. «Даю пара наладзіць вытворчасць і экспарт комплексных угнаўняў», — лічыць ён. — Гэта рэзка павялічыць наступлены ў казну».

У новай п'яцігодцы Беларусь сканцэнтруе намаганні на рэалізацыі некалькіх нацыянальных праектаў тэхналагічнага прайву, якія павінны вырашыць найважнейшыя для дзяржавы задачы і заснаваны на ўласных прыродных і інтэлектуальных рэсурсах, завуў Аляксандр Лукашэнка.

«МЫ НАБЛІЗІЛІСЯ ДА ГАЛОЎНАЙ МЭТЫ — ВЫСОКАГА ЎЗРОЎНЯ І ЯКАСЦІ ЖЫЦЦЯ НАРОДА»

ФАРМАЦЭУТЫЧНАЯ ГАЛІНА ВЫХОДЗІЦЬ У АВАНГАРД

Фармацэўтычнай галіне Беларусі неабходны рэвалюцыйны прарыв. «Вольт «свінога» і «тушынага» грыпу паказвае, якія глабальныя спекуляцыі адбываюцца на рынку ляркаваў, цэлыя індустрыя прашоў над фарміраваннем у планетарным маштабе панікі, істэрый і хаосу, — кажаў Прэзідэнт. — А мы ад гэтага не абаронены. Наша фармацэўтычная галіна адсталая ад выкліка часу. Так, выпускаем нядарэную базавую лінейку прапаратаў, але гэта — XX стагоддзе».



Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што фармацэўтычнай галіне Беларусі патрэбны сапраўды рэвалюцыйны прарыв: новыя «разумныя» ляркасты, сучасныя заводы, прапараты заўтрашняга дня. Для гэтага ў краіне ёсць навуковы і вытворчы задел, перакананы кіраўнік дзяржавы. «Але справа не толькі ў «разумных» ляркастах, вы ж паглядзіце на цэны ў аптэках! Элементарны прапарат каштуе пад 650 тыс., а можа, і больш, — адзначаў Прэзідэнт. — У краіну ўвозіцца ляркастваў на \$400 млн штогод. Гэтую праблему трэба вырашаць уласнай вытворчасцю якасных і недарэгіх прапаратаў. У гэтым сектары патрэбны рашучыя меры».

Прэзідэнт дадаў, што за кошт якасці і эфектыўнасці доля айчынных прапаратаў на ўнутраным рынку павінна пераўзыхаць 50 працэнтаў, у некаторых рэзэрвах павялічыць экспарт лекавай прадукцыі. «Сёння — 25 працэнтаў, а трэба 50 працэнтаў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што адпаведную задачу ён паставіў перад міністрам аховы здароўя і ўрадам паўгода таму, і вучоныя ўжо дабіліся некаторых станоўчых вынікаў у распрацоўцы новых лекавых сродкаў.

«Фармацэўтычная галіна стане адной з сістэмаў тэральных у Беларусі, — дадаў Аляксандр Лукашэнка. — Ураду, «Белліфарму», Акадэмію навук трэба неадкладна пачаць працаваць на вырашэнні гэтай задачы дзяржаўнага маштабу».

СПРАШЧЭННЕ ПАДАТКОВАЙ СІСТЭМЫ

Неабходна ўстанавіць простыя і зручныя спосабы выплаты падаткаў. «Мы завершым кардынальныя спрашчэнне падатковай сістэмы, у выніку чаго па складзе падаткаў і збору, перыядычнасці іх выплаты яна не будзе адрознівацца ад еўрапейскіх», — кажаў Аляксандр Лукашэнка.

Ужо з наступнага года плацельшчыкі пры ажыццяўленні звычайнай дзейнасці стануць выплачваць толькі 7 асноўных падаткаў, уносіць на працягу года ў бюджэт 20 падатковых плацёжоў змест 104 і падаваць 11 падатковых дакладанняў замест 30, які гэта існуе сёння.

«І ўсё ж мы вельмі марудна ідзем па гэтым шляху. Нягледзячы на мае неаднаразовыя даручэнні, урад працягвае амаль усю пільгожку на работу па спрашчэнні падатковай сістэмы, хоць усё гэта можна было зрабіць больш аператыўна», — адзначыў Прэзідэнт. «Год-два — і скаргуў на неапраўданую падатковую нагрузку і забіраючыя падатковае адміністрацыяныя быць не павінна. Гэта сфера адказнасці Савета Міністраў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт запатрабаваў, каб усе фармы дакументаў у бухгалтарскім і падатковым уплыве былі максімальна спрашчаны і скарачаны. Неабходна ўстанавіць простыя і зручныя спосабы выплаты падаткаў, адмяніць усе залішнія патрабаванні па рэгламентацыі затрат на выдзене бізнесу. «Даіце, нарэшце, людзям спакойна працаваць і зарабляць», — падкрэсліў ён.

Змяненні ў практыцы дзелавога абароту павінны стаць магчымымі стимуламі для айчынкага і замежнага інвеставання. Тым інвестарам, якія хочаць сур'ёзна і надоўга прыйсці ў Беларусь, трэба прапанаваць унікальныя ўмовы.



СТРАТЭГІЧНАЯ МЭТА — РАЗВІЦЦЁ ЧАЛАВЕЧАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ

Беларусі ў 2011-2015 гадах павінна ўвайсці ў лік 50 краін з найвышэйшым індэксам развіцця чалавечага патэнцыялу. Прэзідэнт адзначыў, што работа, якая праводзілася ў краіне ў мінулым, па сваім маштабах і складанасці не ідзе ў параўнанне з тым, што трэба будзе зрабіць. Наступная пільгодка стане перыядам абнаўлення, нацэленам на якасна новае раз-

віццё Беларусі. «Стратэгічная мэта — увайсці ў лік першых 50 краін свету з найвышэйшым індэксам развіцця чалавечага патэнцыялу», — кажаў Прэзідэнт, падкрэсліўшы пры гэтым, што высокі жыццёвы ўзровень беларускіх грамадзян — не проста мэта, гэта сэнс палітыкі, якая праводзіцца ў дзяржаве.

Узровень і якасць жыцця чалавека, паводле яго слоў, вызначаюць пяць важнейшых складнікаў: паўнацэнная сям'я, здароўе, адукацыя, рэальныя даходы, камфортнасць жыцця. Менавіта праз іх прызму варта разглядаць усю праграму на чарговым пільгодку, кажаў Аляксандр Лукашэнка.

Аляксандр Лукашэнка назваў здароўе лад жыцця адным з галоўных фактараў выхавання падрастаючага пакалення. Гэта талог таго, што дзеці не будуць аддадзеныя вуліцы, не стануць хваравітымі і вольны, а вырастуць моцнымі людзьмі і годнымі грамадзянамі нашай краіны, упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

«Калі вы сапраўды любіце сваіх дзяцей, то з маленства выдзіце іх у басейн, на лёд, на футбольнае поле, у спартзал, проста на прыроду. Няхай займаюцца спортам», — звярнуўся Прэзідэнт да бацькоў. Бо менавіта дзяля гэтага, паводле яго слоў, дзяржава ўкладае вялікія сродкі ў паўсюднае будаўніцтва разнастайных спартыўных аб'ектаў, робіць іх даступнымі для людзей усіх узростаў.

«Такім чынам, здароўе лад жыцця плюс развіцця айчынай медыцыны і беспечныя ўмовы жыцця ў сучаснасці будуць садавінічаць фарміраванню здаровай нацыі. А пажадана яшчэ і нацыі доўгажывароў», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка. Паводле звестак экспертаў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, 80 працэнтаў фактараў, якія ўплываюць на стан здароўя, з'яўляюцца кіруемымі. Палова з іх залежыць ад ладу жыцця чалавека. Таму ў Беларусі, адзначыў кіраўнік дзяржавы, будзе прадоўжана стварэнне спартыўна-аздараўляльнай інфраструктуры.

«Такім чынам, здароўе лад жыцця плюс развіцця айчынай медыцыны і беспечныя ўмовы жыцця ў сучаснасці будуць садавінічаць фарміраванню здаровай нацыі. А пажадана яшчэ і нацыі доўгажывароў», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка. Паводле звестак экспертаў Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, 80 працэнтаў фактараў, якія ўплываюць на стан здароўя, з'яўляюцца кіруемымі. Палова з іх залежыць ад ладу жыцця чалавека. Таму ў Беларусі, адзначыў кіраўнік дзяржавы, будзе прадоўжана стварэнне спартыўна-аздараўляльнай інфраструктуры.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

«Спартыўныя збудаванні павінны стаць масавымі. Тады будзе і вялікі спорт, і здароўе, і настрой людзей», — перакананы Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мікрарэаінах жывой забудовы неабходна пашыраць будаўніцтва фізікультурна-аздараўляльных комплексаў з максімальным наборам фізікультурна-спартыўных паслуг.

канчаткова. Гэтая праблема, таксама як і з'ягі ў паліклініках, павінна адыйсці ў мінулае.

Прэзідэнт таксама звярнуў увагу на развіццё ў Беларусі навукова-практычных цэнтраў і даступнасць аказання ў іх медпамогі. «Мы пайшлі па шляху стварэння магчымых спецыялізаваных навукова-практычных цэнтраў, у якіх сканцэнтраваныя веды і рэсурсы ў адпаведнай галіне — анкалогіі, кардыялогіі, траўматалогіі, трансплантатцыі і іншых. Там сфарміраваныя высокакваліфікаваныя калектывы, забяспечваецца непасрэдная сувязь навукі і практычнай медыцыны», — кажаў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, Беларусь у частцы выкарыстання тэхналогій ужо выйшла на сусветны ўзровень. Нашы медыкі праводзяць унікальныя аперацыі, якія за мяжой каштуюць сотні тысяч долараў. А для беларускіх грамадзян перасадка органаў, эндаратэзаванне тазасцег-

не дапусціць падману нашых грамадзян». Дзяржава выканала сваё абяцанне, забяспечыўшы рост пенсій у сярэднім у паўтара раза. Уздзельная вага тых, хто атрымлівае пенсію, нізэйшую за бюджэт пражыткачага мінімуму пенсіянера, за пяцігодку скарацілася больш як у чатыры разы і цяпер складае менш за 3 працэнты.

У наступныя пяць гадоў, запэўніў Прэзідэнт, мінімальна пенсія будзе жорстка прывязана да пражыткачага мінімуму пенсіянера і расці такімі ж тэмпамаі, як і зарплата.

«Калі ў час крызісу ў багатых еўрапейскіх і іншых развітых краінах людзей тысячамі выдзівалі на вуліцы і студэнты. «Аб гэтым гаварылі давераныя асобы пасля сустрэч з на сельшчытама, з гэтым да мяне звярталіся і парламентарыі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Таму даручаю ўраду ў тыднёвы тэрмін прапрацаваць гэты пытанне, пралічыць і ўнесці канкрэтныя прапановы». Ён таксама перасяроджэ транспартнікаў ад неабгрунтаванага павышэння затрат на гэтыя мэты.

Па зразумелых прычынах цяпер, падчас выбараў, вакол тэмы льгот шмат спекуляцыяў. Абядаюць усе, каму толькі хочацца. І ўсё што хочацца, адначыў кіраўнік дзяржавы. Ён лічыць, што сітуацыя, якая склалася ў краіне з ільготамі да іх

творчасці мы трымаем тысячу, то і зарплата будзе ў два разы меншая. У нас было два варыянты: або мільёны людзей на вуліцы, або большымі харчавы аб'екты, а толькі таму, што яны члены сямі ільготнікаў. «Такой раскошы раздаваць ільготы направа і налева не дазваляюць сабе нават вельмі багатыя краіны. Гэта неарыентаваны і, галоўнае, несправядліва», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Неабмежаваныя льготы — глеба для злоўжыванняў і карупцыі, лічыць Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што захаваная вялікая колькасць ільгот для ўздзельнага Вялікага Айчынай вайны і баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых краін, інваліды, асобе, якія пацярпелі ад катастроф, і іншых катэгорый, якім сапраўды патрэбна сацыяльная абарона. Штогод устанавіцца да ўсіх пенсіянераў на данчы перыяд 50-працэнтная сідка на праезд у прыградымным транспарце. Гэта практыка будзе працягвацца, запэўніў Прэзідэнт.

Паводле яго слоў, кожны чалавек мае права разлічвацца на адрасную сацыяльную дапамогу, калі аб'ектыўна мае яе пільготу. «Аднак шмаліны ільгот не будзе», — папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка. «Нельга пільготы ў грамадстве ўтрыманна настраі».

Дзяржава і далей будзе аказваць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу. Але толькі там, дзе чалавек сам справіцца не можа. Ва ўсіх астатніх сферах задача дзяржавы — стварыць умовы для таго, каб людзі маглі самастойна і пад сваю адказнасць вырашаць свае праблемы. «Ва ўзаемаадносінках паміж чалавекам і дзяржавай абавязальнасць павінны рэальна набывць двухбаковы і ўзаемны характар», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Перш чым задаваць пытанне «Што дзяржава мне дала?» кожны павінен запытацца, што ён карыснага зрабіў для сваёй Айчыны».

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

БЯСПЛАТНЫ ПРАЕЗД ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ І НАВУЧЭНЦАЎ

Апошнім часам усё часцей узнікае пытанне аб ільготным праездзе для школьнікаў, навучнікаў і студэнтаў. «Аб гэтым гаварылі давераныя асобы пасля сустрэч з на сельшчытама, з гэтым да мяне звярталіся і парламентарыі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Таму даручаю ўраду ў тыднёвы тэрмін прапрацаваць гэты пытанне, пралічыць і ўнесці канкрэтныя прапановы». Ён таксама перасяроджэ транспартнікаў ад неабгрунтаванага павышэння затрат на гэтыя мэты.

Па зразумелых прычынах цяпер, падчас выбараў, вакол тэмы льгот шмат спекуляцыяў. Абядаюць усе, каму толькі хочацца. І ўсё што хочацца, адначыў кіраўнік дзяржавы. Ён лічыць, што сітуацыя, якая склалася ў краіне з ільготамі да іх

творчасці мы трымаем тысячу, то і зарплата будзе ў два разы меншая. У нас было два варыянты: або мільёны людзей на вуліцы, або большымі харчавы аб'екты, а толькі таму, што яны члены сямі ільготнікаў. «Такой раскошы раздаваць ільготы направа і налева не дазваляюць сабе нават вельмі багатыя краіны. Гэта неарыентаваны і, галоўнае, несправядліва», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Неабмежаваныя льготы — глеба для злоўжыванняў і карупцыі, лічыць Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што захаваная вялікая колькасць ільгот для ўздзельнага Вялікага Айчынай вайны і баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых краін, інваліды, асобе, якія пацярпелі ад катастроф, і іншых катэгорый, якім сапраўды патрэбна сацыяльная абарона. Штогод устанавіцца да ўсіх пенсіянераў на данчы перыяд 50-працэнтная сідка на праезд у прыградымным транспарце. Гэта практыка будзе працягвацца, запэўніў Прэзідэнт.

Паводле яго слоў, кожны чалавек мае права разлічвацца на адрасную сацыяльную дапамогу, калі аб'ектыўна мае яе пільготу. «Аднак шмаліны ільгот не будзе», — папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка. «Нельга пільготы ў грамадстве ўтрыманна настраі».

Дзяржава і далей будзе аказваць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу. Але толькі там, дзе чалавек сам справіцца не можа. Ва ўсіх астатніх сферах задача дзяржавы — стварыць умовы для таго, каб людзі маглі самастойна і пад сваю адказнасць вырашаць свае праблемы. «Ва ўзаемаадносінках паміж чалавекам і дзяржавай абавязальнасць павінны рэальна набывць двухбаковы і ўзаемны характар», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Перш чым задаваць пытанне «Што дзяржава мне дала?» кожны павінен запытацца, што ён карыснага зрабіў для сваёй Айчыны».

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Калі ў час крызісу ў багатых еўрапейскіх і іншых развітых краінах людзей тысячамі выдзівалі на вуліцы і студэнты. «Аб гэтым гаварылі давераныя асобы пасля сустрэч з на сельшчытама, з гэтым да мяне звярталіся і парламентарыі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Таму даручаю ўраду ў тыднёвы тэрмін прапрацаваць гэты пытанне, пралічыць і ўнесці канкрэтныя прапановы». Ён таксама перасяроджэ транспартнікаў ад неабгрунтаванага павышэння затрат на гэтыя мэты.

Па зразумелых прычынах цяпер, падчас выбараў, вакол тэмы льгот шмат спекуляцыяў. Абядаюць усе, каму толькі хочацца. І ўсё што хочацца, адначыў кіраўнік дзяржавы. Ён лічыць, што сітуацыя, якая склалася ў краіне з ільготамі да іх

творчасці мы трымаем тысячу, то і зарплата будзе ў два разы меншая. У нас было два варыянты: або мільёны людзей на вуліцы, або большымі харчавы аб'екты, а толькі таму, што яны члены сямі ільготнікаў. «Такой раскошы раздаваць ільготы направа і налева не дазваляюць сабе нават вельмі багатыя краіны. Гэта неарыентаваны і, галоўнае, несправядліва», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Неабмежаваныя льготы — глеба для злоўжыванняў і карупцыі, лічыць Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што захаваная вялікая колькасць ільгот для ўздзельнага Вялікага Айчынай вайны і баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых краін, інваліды, асобе, якія пацярпелі ад катастроф, і іншых катэгорый, якім сапраўды патрэбна сацыяльная абарона. Штогод устанавіцца да ўсіх пенсіянераў на данчы перыяд 50-працэнтная сідка на праезд у прыградымным транспарце. Гэта практыка будзе працягвацца, запэўніў Прэзідэнт.

Паводле яго слоў, кожны чалавек мае права разлічвацца на адрасную сацыяльную дапамогу, калі аб'ектыўна мае яе пільготу. «Аднак шмаліны ільгот не будзе», — папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка. «Нельга пільготы ў грамадстве ўтрыманна настраі».

Дзяржава і далей будзе аказваць дапамогу тым, хто мае ў ёй патрэбу. Але толькі там, дзе чалавек сам справіцца не можа. Ва ўсіх астатніх сферах задача дзяржавы — стварыць умовы для таго, каб людзі маглі самастойна і пад сваю адказнасць вырашаць свае праблемы. «Ва ўзаемаадносінках паміж чалавекам і дзяржавай абавязальнасць павінны рэальна набывць двухбаковы і ўзаемны характар», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Перш чым задаваць пытанне «Што дзяржава мне дала?» кожны павінен запытацца, што ён карыснага зрабіў для сваёй Айчыны».

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы яшчэ пладуем аб дадатковых ільготках для шматдзетных сем'яў. Трэба зрабіць усё, каб прэстыжам было мець дзяцей», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.



Усе намаганні дзяржавы былі і будуць накіраваны на няўхільны рост дабрабыту нашых грамадзян, запэўніў Прэзідэнт.

ПАВЕЛІЧЭННЕ ДАХОДАЎ ДА 2016 ГОДА ЗРОБІЦЬ ЖЫЛЛЁ ДАСТУПНЫМ

У Беларусі ў будучай пільгодцы будзе канчаткова вырашана пытанне даступнасці і якасці жылля. У рэспубліцы да 2015 года павінна быць уведзена 42 млн кв.м жылля, што ў 1,6 раза больш, чым у бягучай пільгодцы, кажаў Прэзідэнт. Ён падкрэсліў, што жыллёвае будаўніцтва застаецца праярытэтам дзяржаўнай палітыкі. Шмат зроблена ў гэтай сферы. На працягу некалькіх гадоў па колькасці пабудаваных кватэр на 10 тыс. насельніцтва Беларусь лізіру прадукцыю? Больш за тое, страцім кваліфікаваную рабочую сілу. Ну, а галоўнае: куды ж пойдзюць гэтыя людзі, нашы людзі?»

Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Калі ва ўмовах крызісу попыт на тавары падае, а пры неабходнай колькасці пільготы чалавек на вы-

«Трэба добра ўсвядоміць: для такой краіны, як Беларусь, чый дабрабыт залежыць ад тэхналогій і знешняга рынку, адукацыя — стратэгічны рэсурс. Колькасны паказчык у нас ужо найвышэйшага ўзроўню. Пара максімальна сур'ёзна брацца за якасны бок адука

У ЧЫМ ВІНАВАТЫЯ БАНКІ І ШТО ЯНЫ МОГУЦЬ ЗРАБІЦЬ?

СЯРГЕЙ РУМАС узначальвае Праўленне аднаго з найбуйнейшых банкаў краіны — «Белаграпрамбанка». Інтэрв'ю з ім адбылося напярэдадні дзюх падзеяў — урачыстай айчынай і трыбунай суветнай. Яны і падказалі тэмы пытаньня.

— **Сяргей Мікалаевіч, публікацыя Вашага інтэрв'ю запланавана на 7 снежня — «судны дзень» еўрапейскіх банкаў. Таму не магу не спытаць Вашага меркавання з нагоды акцыі, да якой заклікае былі футбаліст Эрык Кантана і іншыя вядомыя ва ўсім свеце людзі. Наколькі для банкаў заклікі да насельніцтва зняць з рахунку ўсе дапазны складоў пагрозы? Ці сапраўды гэта можа прывесці да рэвалюцыі?**

— Сродкі насельніцтва, сапраўды, складаюць значную частку рэсурснай базы многіх банкаў. Безумоўна, гэтыя грошы не ляжаць «мёртвым грузам» у банкахі і сейфах, а выкарыстоўваюцца ў актыўна, якія могуць прыносіць банкам прыбытак. Таму заклік аб імгненным здыманні прыватнымі кліентамі сваіх сродкаў з укладных рахункаў на першы погляд утойвае ў сабе немалую пагрозу для стабільнасці банкаўскага сектара практычна любой дзяржавы.

Аднак шматвяковы досвед работы банкахіўскай устаноў навучыць фінансістаў максімальна асцярожна і ўважліва падыходзіць да арганізацыі сваёй дзейнасці, уплывае магчымыя рызыкі, надзейна і іх страховава, а акумуляванне і разлічэнне сродкаў рабіць за кошт шырокага набору прыёмаў. Напрыклад, у «Белаграпрамбанку» насельніцтвам размяшчана сродкаў на 3 трлн рублёў. Гэта сапраўды значная сума, аднак усяго ў банку захоўваецца рэсурсаў у аб'ёме 28 трлн рублёў, г.зн. амаль у 10 разоў больш. Частка гэтых сродкаў прадастаўлена кліентам на працяглыя тэрміны, вяртанне банку інакш часткі прадугледжана ў бліжэйшы час. Акрамя таго, банк мае значныя аб'ёмы нарыхаваных грашовых сродкаў, часткова прыцягнутыя рэсурсы зарэзерваваныя ў Нацыянальным банку, і разам гэтыя сродкі будзе досяць, каб аператыўна вярнуць укладчыкам кося іх зберажэнні.

Варта адзначыць, што людзі, якія заклікаюць насельніцтва планеты зняць свае грошы з банкахіўскага рахункаў, недагаворваюць галоўнага. Падобны крок, у першую чаргу, найбольш балюча ударыць па саміх укладчыках. Па-першае, яны страцяць істотную частку прыбытку ад датэрміновага скасавання дагавораў з банкамі. Па-другое, яны не знойдуць належнага ўжывання сваім грошам. Напрыклад, сям'я вырашыла за некалькі гадоў сабраць грошай на новую машыну і змясціла іх у банк. Забраўшы сродкі праз два месяцы, гэтыя людзі могуць набыць на іх толькі халадзільнік або тэлевізар. Аднак і тое, і іншае ў іх коўсць. У падобных дзеяннях няма ніякай разумнай логікі, і я ўпэўнены, што на правакацыйныя заклікі ўкладчыкі не пададуць. Што датычыцца нашай краіны, то дадатковую упэўненасць у надзейнасці банкахіўскага ўкладу ўспяе сторапцітанная гарантыя іх захаванасці з боку дзяржавы.

— **Таксама цікава пачуць вашу думку наконт абвінавачвання банкахіўскай сістэмы ў суветным крызісе: колькі яны абгрунтаваныя?**

— Адною з галоўных прычын узнікнення крызісу з'яўляецца дысбаланс паміж аб'ёмамі змешчаных грошай у суветнай эканоміцы і рынкавай прапановай тавараў і паслуг, які шматкроць з'яўляецца перааб'ёмна. «Лішня» грошы сыходзілі на фондавы рынак і ў спекуляцыйныя аперацыі, што дазваляла працягчы час завяшчаць вартасць многіх актываў, пакуль у найбуйнейшых эканаміках свету рэальна не з'явіліся праблемы. Безумоўна, у «спекуляцыйных гульнях» прымалі ўдзел і многія банкі развітых дзяржаў, аднак не толькі яны адны. Паўтараю, такое стала магчымым з прычыны працяглай палітыкі па «напампоўванні» суветнай эканомікі незабяспечанымі грашамі і непрыняцці сучасных мераў па ліквідацыі дыспараўнасці, якая расла, паміж грашовай масай і рэальнай наяўнасцю тавараў на рынку.

— **У сувязі з усім вышэйказаным дазвольце вярнуцца да Беларусі і да банкахіўскай сістэмы: якія тут ёсць прычыновыя адрозненні ад сітуацыі ў Заходняй Еўропе, той жа Францыі?**

— Банкахіўская сістэма Рэспублікі Беларусь арыентаваная на работу з рэальным сектарам эканомікі. Як актыўна пераважна сфарміраваныя за кошт крэдытаў айчынным прадпрыемствам і насельніцтву, і, такім чынам, накіраваныя на развіццё вытворчасці і стымуляванне попыту на прадукцыю, якая выпускаецца. Дзякуючы гэтым капітал і рынкавая вартасць актываў банкахіўскага сектара нашай краіны не падвяргаліся абсалютнаму ў перыяд крызісу, а яго ўплыў для нас быў менш працяглым і не такім адчувальным.

— **Што робіць менавіта «Белаграпрамбанк» для пераадолення наступстваў суветнага фінансавога крызісу як у сваёй краіне, так і ў еўрапейскай маштабе?**

— Асноўным вынікам суветнага крызісу для эканомікі краіны стала скарачэнне ў свеце попыту на традыцыйныя тавары беларускага экспарту. Для таго, каб нашы прадпрыемствы здолелі належным чынам пераарыентавацца ў няпростыя макраэканамічныя сітуацыі і працягнуць выпуск прадукцыі, ім была аказана неабходная крэдытная падтрымка. Напрыклад, аб'ём прадастаўленых «Белаграпрамбанкам» крэдытаў беларускім прадпрыемствам у параўнанні з пачаткам 2009 года ўзрос амаль удвая і перавысіў 23 трлн рублёў. У выніку, нават у найбольш дзяржавы з «крызіснымі» 2009 год не было дапушчана скарачэння валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі, а ў гэтым годзе эканоміка ўжо дэманструе досыць неаблагу дынаміку росту. Што датычыцца супраціўлення «Белаграпрамбанку» са сваімі еўрапейскімі партнёрамі, то дасягнуты ўзровень даверу дазволіў нам перасябрайна прыцягнуць у Беларусь значныя аб'ёмы рэсурсаў. Такое ўзаемадзеянне з'яўляецца карысным для абодвух бакоў. Беларускія прадпрыемствы маюць магчымасць праводзіць перааснашчэнне свайго вытворчага патэнцыялу з выкарыстаннем сучаснага высокапрадукцыйнага абсталявання, для заходніх кампаній пашыраецца рынак збыту іх тавараў, і, такім чынам, пазычаныя сродкі даюць адчувальную карысць для ўсіх.

— **І нарэшце, дазвольце закрываць Ваш удзел ва Усебеларускім сходзе. Што гэта падзея — асабіста для Вас?**

— У першую чаргу, быць дэлегатам Усебеларускага народнага сходу для мяне вялікі гонар і адказнасць, паколькі я павінен у поўнай меры спрадыцці давер людзей, якія мяне абралі. З іншага боку, свой удзел у такім важным мерапрыемстве я разглядаю праз прызму значнасці, якая ў нашай краіне надаецца развіццю банкахіўскага сектара.

— **Можна ў двух словах: чаму будзе прысвечана Ваша выступленне?**

— Я хацеў бы сказаць пра тое, што за мінулыя 5 гадоў удалося дабіцца «Белаграпрамбанку» і ўсёй банкахіўскай сістэме краіны. Акрамя таго, лічу важным для свеце ўнесці прапановы па годным удзеле беларускіх банкаў у сядзеінаіччым дынамічным развіццю і павышэнню эфектыўнасці работы айчынай эканомікі ў сярэднетэрміновай перспектыве.

— **Дзякуй і поспехай!**

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Гучная справа

БЯЗЛІТАСНЫЯ І ЖОРСТКІЯ ЗАТРЫМАНЫ БАНДЫТЫ З РАСІІ, ЯКІЯ ПАДЗЯРАЮЦА У СЕРЫЙ ДЗЁРЗКІ ЗЛЧЫНСТВАУ НА ТЭРЫТОРЫІ НАШАЙ КРАІНЫ

У прыватнасці, у беларускіх праваахоўніц ёсць падставы меркаваць, што гэты крымінальны «кварцэт» мае дачыненне да знікнення гаспадар BMW X5 19 лістапада.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» намеснік начальніка Упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС Беларусі Віктар Новікаў, членаў гэтай банды, якая «гастравала» ў Беларусі, вызначалі скрытысць і павышаныя меры беспекі, якія прымаюцца злчынцамі. Дагэтуль за ўважэння, што ў краіну яны, між іншым, жыхары Пскоўскай вобласці, прыбывалі інкогніта і вельмі часта мянялі сродкі сувязі. «Засвясціліся» ж злчынцы ў кастрычніку гэтага года ў Польшу, калі ўчынілі разбойні напады на уладальніка аўтамабіля BMW X5. Вышлі на гаспадар машыны яны пад маркй пакунікоў: сеўшы ў аўто, зламанымі з дапамогай рэменя, а таксама прадмета, падобнага на пісталет, паспрабавалі заваладаць дарагой іншамаркай. Праўда, тады ім, у адрозненне ад гаспадар аўто, не пашанцавала, таму што, па-першае, пацярпелы аказаў актывнае супраціўленне, а, па-другое, машына не заваяла. Прышлішчы злчынцамі ўцякаць з месца здарэння. А праз два тыдні гэтыя крымінальнікі правялі сваё ўжо ў Мінску, дзе ў кватэры аднаго з дамоў па вуліцы Куйбышова абліг гаспадарка жытля, звязалі яго жонку і пад пагрозай пісталета неўстаноўленага ўзору выкарылі маёмасць пацярпелых. Таксама ў праваахоўных органах не выключана, што ўгон в беларускай сталіцы аўтамабіля «Мерседэс-Бенц» 16 лістапада гэтага года і знікненне без вестак 19 лістапада гаспадарка BMW X5 — справа рук заганана «квартэта». Цяпер гэта і іншае высвятляецца следчымі.

Усе затрыманыя — грамадзяне Расіі, старэйшым з якіх 37 гадоў, а самаму малодшаму — 22. Адна з іх затрымалі некалькі дзён назад на тэрыторыі нашай краіны, яшчэ двух — у Расіі. Апошняга ж удзельніка «квартэта» ўзялі ў мінусы чвядер в Пскоўскай вобласці ў горадзе Вялікія Лукі. Пакуль не паведамляцца, ці ўваходзілі гэтыя злчынцы ў нейкую канкрэтную злчынчую групоўку, аднак ёсць аперацыйныя звесткі, што ў Расіі яны таксама напярэдзілі — учынілі некалькі злчынстваў, у тым ліку з выкарыстаннем формы супраціўніка міліцыі. Работнікі МУС звяртаюцца да ўсіх, хто мог пацярпець ад дзеянняў згданых бандытаў, з просьбай паведаміць пра гэта ў міліцыю.

Ігар ГРЫШЫН.

БЕЗ КУЛЬТУРЫ НЯМА НАЦЫ

Калі гаворым пра планы на чарговую пяцігодку, заўжды згадваем ВУП, аб'ёмы прадукцыі, інвестыцыі ў асноўны капітал і абсяжы аэканамічнага росту. Карацей, усё пра матэрыяльнае да пра матэрыяльнае. У пагоні за ўсімі адсоткамі і стаўкамі ці не губляем мы з вачэй таго, што найдражэй за ўсё — маральнасці, духоўнасці, душэўнасці, у рэшце рэшт? Ці працуем над тым, каб у імкненні да дабрабыту не ператварыцца ў хішчу? У дамогшыся салодкага жыцця, не страціць саміх сябе? Гэтаксама і ў торгу за інтарэсы краіны: важна не прадаць галоўнае багацце — нацыянальную самавыдаюнасць. Пра гэта варта гаварыць і на ўсёнароўным веччы, калі народ можа пагутарыць з уладай без пасрэднага. Пра гэта і наша размова з карыфеем тэатра, кіно і тэлебачання, а заады і дэпутатам парламента Генадзем ДАВЫДЗЬКАМ. Ён накіроўвае позірк калег да творчых саюзаў.

— Дзяржава павінна ісці насустрач творчым саюзам, гэта адназначна, паколькі аснова любой дзяржавы — нацыянальная культура. Калі няма культуры — няма нацыі. Таму значэнне культуры вялікае ў кожнай краіне, пра гэта і казачыя чыны чаго. Роль творчых саюзаў як часткі грамадзянскай супольнасці павінна ўзрастаць. У першую чаргу за кошт ініцыятыў творчых саюзаў, у прыватнасці, Беларускай канфедэрацыі творчых саюзаў, якую мне вельмі лёгка ўзнаць.

— **З яго пазіцыі — творцы і адначасова заканадаўцы — лепш, чым адукацыя, не будзе відаць, як дапамагчы галіне.**

— Рэч у тым, што ў творах незразумелыя часы васьмі-дзесяцігадовай даўніны, калі знішчылі сія спрабавалі праз грамадскія арганізацыі ўмешвацца ў палітычную сітуацыю ў нашай краіне, быў зроблены шэраг жорсткіх перасцярогаў захаду. Так атрымалася, што ў пэўнай ступені пад іх падпалі і творчыя саствы. І сёння аб'яднаны, скажам, мастакоў і кінематграфістаў падпарадкоўваюцца тым жа правам, што і грамадскія арганізацыі калекцыянераў маляўшчыкаў ці палюўнічых. Я не супраць такіх аб'яднанняў, на здароўе, але ж гэта не галоўны дзяржаўны кірунак. Эпіта, тое, чым ганарыцца кожная краіна, — спорт, навука, культура. І творчыя саюзы павінны заклочаць асабліва пагадненне з дзяржавай.

— **Самы галоўны вынік узначіла падобных праблем на такім прадастаў...**

— Часам нарошчванне заданьняў па платных паслугах, гэты нястрымны рост працэнтаў, пазбавлены сэнсу. У выніку пачынаюцца аказваць паслугі на шкodu самой культуры. Зарабляць на культуры — усё роўна як зарабляць на прыгажосці сваёй дачкі. Нібыта чым даражэй прадасці, тым лепша ў цябе дачка. Трыошыж таксама адукацыя ў сферы культуры. Асабліва ў школе. На ўзроўне факультэтываў былі адсутныя многія прадметы, архіважны для выхавання чалавечка. Фізіка, геаграфія — гэта ўсё важна і патрэбна, але не на шкodu духоўнасці. А сёння складваецца такое ўражэнне, што фізіка нявакчышці ляркаў! Выклікае пытанні і якасць навучання ў

вышэйшай школе. Не хапае тых акцэраў, рожысёраў, сцэнарыстаў, якія б узрашвалі нас — даўночка не было такіх выпускнікоў. З гэтым трэба разбірацца. Што адбываецца з эстрадай? У нас ёсць літаратурны тры-чатыры калектывы, якія можна пазічынаць на знешні рынак. Астатняе... Мы разумеам, што гэта добрыя артысты, але для 1970-1980-х гадоў. Сёння яны выглядаюць архаічна, мы ўсёдаваем, што гэта не сучасны фармат. Музыкі з класічнай адукацыяй імкнучца з'ехаць у іншыя краіны свету...

— **На рэстаўрацыю славуцы белапраўскага тэатраў грошай сёння не шкадуць, каб падтрымаць культуру матэрыяльна, робіцца шмат. Ці дастаткова?**

— Фінансаванне нармальнае. Вось як расхоўвацца сродкі — туды, не туды, — гэта ўжо іншае пытанне. Аднак дзяржава фінансуе культуру ўжо не па рэштках прычыне, крэдзітца супраціўнікам культуры сёння не варта, — мяркуе спадар Давыдзкі. — Існуюць спецыяльныя фонды. Вырашаюцца пытанні матэрыяльнай падтрымкі на месцах.

— **Можна, варта папрацаваць над нематэрыяльнай часткай...**

— Папрацаваць трэба разам і вельмі сур'ёзна. У культуры галоўнае не будынак. Можна будаваць храм, а веры ў ім не будзе. Важна, каб людзі ад самага разу да самага верху ўсвядомілі, зразумелі, што быць культурным, валоцьца навывся культурнага чалавечка, — жыццёва неабходна. Гэтае ўсвядомленне бярэ пачатак у ўсваеванні, у сям'і, жыцця атмосфераў у грамадстве, агульным узроўнем культуры. На жаль, ён падае. І гэтым «дапамагчы» меркантилізацыя адносін. Відаць, сёння, калі заплытаць ў чалавечка, чаму ён аддасць перавагу — рублё ці добрым адносінам, многія адкажуць «рублё». А прымаўка: «Не май 100 рублёў, а май 100 сям'ю», моладзі, відаць, наогул незразумелыя. Яны скажуць: калі будзе 100 рублёў, будзе і 100 сям'ю. Вось што лямбда. Паняцці сям'юсцтва, свая сумоіна, паняцці габлючню, сваю каштоўнасць. Бескарэслівыя адносіны станаюцца нечым неверагодным. Такое «падзенне» норавай робіцца натуральным. Шмат хто сёння цэнціць найперш свае кватэрныя інтэр'еры: нейкія, каб цёпла, суха ды сыта былі. А што адбываецца ў дзяржаве, ім не так цікава...

Зоя ВАРАНЦОВА.

У аднаўленні царквы вернікі ўбачылі цуд, а атэісты — надзею

Але самае цікавае, што і першыя, і другія аб'ядналіся і самі здзівіліся таму, што ў выніку атрымалася

Атрымалася наступнае. На ўскраіне Вілейскага раёна, у самай закінутай вёсачцы сельсавета, дзе на зіму застаецца чатыры бабункі, за рэкордныя тэрміны — тры з паловай месяца — была адноўлена старадаўняя драўляная царква. Цяпер практычна ўсё ў ёй, акрамя сценаў і абразоў, новае. Трэба сказаць, што ніхто не планавалі, нават не марыў пра такое. Ды і наўрад ці хто спадзяваўся, што калі-небудзь ў гэты невядлікі і аддалены прыход прыедзе сам Экзарх усё Беларусі Мітрапаліт Філарэт, а таксама ўсё раёнае начальства, пачэсныя госці са сталіцы, ды ўвогуле зборца ца шмат народу, што храм не зможа ўсіх умесціць. А так было ў мінулыя саботы, на ўвядзенне ў храм Прасвятой Багародзіцы, калі абноўленая царква асвясчалася. Цяпер усё толькі і кажуць, што ўсё гэта нездарма — услед за храмам павінна адраджэцца і вёска.

Як промысел Божы выкарыстаў дзёрзкасць, неабіякавасць і настальгію

Калі напярэдадні прастольнага свята Успення прасвятой Багародзіцы жыхаркі Спільна і навакольных вёсачка вырашылі старэнькую царкву пафарбаваць, яны нават не адрознілі казалі пра гэта айчу настальгію. Яны ведалі, што бацюшку зараз не да Спільнаўскага храма. У сакавіку яго прызначылі настаіцелем яшчэ і ў Вілейку, дзе пачата будаўніцтва новай царквы, шмат засталася работ па будаўніцтве храма ў Лыцэўшчыне, не завершана капіцца ў Каралеўшчыне. Памяталі яны і пра тое, што ў святара Вячаслава Вабішчэвіча п'яцера малых дзцяці, якіх ён корміць у асноўным з прсыядзінага гаспадаркі, вялікая цяжкасць... Хацелі сюрпрыз бацюшку зрабіць, аднак без блашаванія пачынаць добрую справу не рашыліся. І сапраўды, святар сустрэў спляўскай пачын без энтузіязму.

— Дарэка мае, воззмемся, а калі не пад сібу будзе? — засяраваў ён.

Але жанчыны запэўнілі, што справяцца. Яны сабралі паўміліяна рублёў, закупілі фарбу і пачалі работу. Хутка муслі прызначыла айцу Вячаславу, што нічога не атрымаецца ўсё гэта.

Якраз у гэты час бабункі Свята-Успенскай царквы ў Спільна, убачыў Зянон Кузьмін Ломаць. Ён нарадзіўся і вырас у гэтых мясцінах, у гэтай самай царкве хрысціўся ў пасляваенныя гады, таму заведваў сяды часта. Ён спыніўся, стаў распытваць, што жанчыны робяць і ці можа ён паўдзельнічаць, бо памытае храм з дзясцінства... Дастану ўжо з кішні грошы, але заўважыў, што фарбаваць такіх людзяхчы дошкі наўрад ці мае сэнс. На чаровае яго пытанне жанчыны адказалі: «Вам лепш распытваць пра ўсё настальгію». І далі нумар тэлефона.

Напэўна, не пажадала Маці Божая, каб гэтае свята месца прыйшло ў заняпад, — тлумачыць тое, што адбылося далей, айццэ ВЯЧАСЛАУ. — Пасля завяршэння будаўніцтва храма ў Лыцэўшчыне тут засталася б азім мала прыхаджан. А між тым Свята-Успенскі храм адзіны, які на гэтым баку Вілейшчыны не закрываўся ніколі, тут бесперапынна гучала малітва.

Самы Спільна калісьці была мястэчка, кажуць, не меншым па значнасці, чым Смагонь. Тут былі школа, клуб, ля царквы на плошчы збіраліся вялікія кірмашы, падзіліся фестывы. Сярэдняе пакаленне яшчэ ўсё гэта памятае. А пра старажытнасць мястэчка сведчаць могілкі, дзе можна сустрэць помнікі з датамі XIX стагоддзя. Вось толькі пашанцавала Спільна менш, таму пастанова вёска апусцела.

Таму і святар, калі прызначылі яго на гэты прыход 10 гадоў назад, вырашыў не аднаўляць стары храм у Спільна, а будаваць новы ў цэнтральнай вёсцы СВК, дзе больш людзей, ёсць перспектывы. Цяпер айццэ Вячаслаў радасна паўтарае: «Што немагчыма чалавечку, то магчыма Богу».

І кажа, што Зянон Ломаць штогод у Спільна бывае, і пасаду сваю займае не першы год, аднак трэба было здарыцца так, каб менавіта ў свай час і ў гэтым месцы адбылася сустрэча, якая змяніла гісторыю храма, прыхода, а магчыма, і самой вёскі.



Зянон Ломаць сустракае Мітрапаліта Філарэта ля ўваходу ў царкву.

Царква і дзяржава працавалі як адзіны арганізм

Пасля сустрэчы са старэйшай Камітэта дзяржаўнага адукацыі і культуры Спільна сталі звацца і прыязджаць самыя розныя кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацыяў. Спачатку былі вырашана зняць старою ашалёўку і пакрыць храм сайдыгам. Не таму, што сайдынг — добра, а таму што больш танна. Тут прыемаў кіраўнік Белкамуніацый і прапанаваў змяніць сайдынг выкарыстаць натуральны матэрыял — блок-хаус. Прапанаваў выкарыстаць грошы на царкоўны посуд, падвесны асвятляльнік, панікадзіла, бра... Так пастанова, адно за адным, і разам з тым надзіва хутка і зладжана ў храме адбылася вялікая рэканструкцыя.

— У адзачны спонсарам за тое, што яны з разуменнем і адказнасцю паставіліся да гэтай справы, — казаў у дзень асвясчэння абноўленага храма Зянон ЛОМАЦЬ. — Сяды ўкладзены вялікія грошы, але гэта месца вартае таго, каб яго так абазначыць. Яно, як кажуць у народзе, намоленае: царква ніколі не закрываўлася. Але самае галоўнае — гэта працяг сацыяльнай палітыкі, якую праводзіць кіраўніцтва нашай дзяржавы. Гэта адзін з яе кірункаў — адраджэнне духоўнасці народа. Неяк на адной з нарад кіраўніц дзяржавы казаў: вы, чыноўнікі, кожны з вас, падумайце, што можаце зрабіць у сябе на радзіме? Калі кожны з кіраўнікоў міністэрстваў і ведамстваў, іншых структураў нешта зробіць, усё гэта пойдзе ў скарачону нашага народа, нашай дзяржавы. Будзем лічыць, што тут таксама нешта зроблена з майго боку. Аднаўленне царквы — святая справа, якая павінна мець працяг.

Значна дапамог у пошуках спонсараў, арганізацыі работ старшыня Камітэта дзяржаўнага адукацыі і культуры Уладзіслаў Цыдзік. Каталік па веравызнанні, ён настолькі загараўся ідэяй, што ўнікаў ва ўсё падрабязнасці справы, неаднаразова прыязджаў сам, сачыў за ходам работ, дапамагаў у вырашэнні праблем, а з айцом Вячаславам дык проста пасябраваў.

— Працаваць з настальгенам было вельмі прыемнае, — расказваў Уладзіслаў ЦЫДЗІК. — Ён шырыі, просты, добра разбіраецца ў будаўніцтве, цудоўны арганізатар і нястомны працаўнік. Мы ўсё ўдзельнічалі ў аднаўленні царквы з асаблівым

духоўнае як будзе

Вёска гэтая — адна з самых закінутых была ў сельсавеце, — расказала старшыня вёска сельвыкамоўца Валенціна Навасёл. — Украіна раёна, украіна сельсавета. Нашы сілы раёна канцэнтраваліся ў цэнтры, а тут адбылася такая дзіўная рэч. Цяпер і ў мяне ёсць жаданне вярнуць увагу на такія вёскі. Звычайна мы адраджэнне звязваем з вытворчасцю, з гэтага пачынаем. А Спільна можа стаць прыкладам іншага шляху: праз адраджэнне духоўнасці. Паглядзіце, царква цяпер нібы вылучае святло і цэльна! Пачатак пакладзены. Мы знеслі лядачыны дамы, вярнуць гэтыя землі ў севазарты вельмі складана, бо там засталіся рэшткі фундаменту, калодзежы, склены... Гэтыя ўчасткі пакуль не запатрабаваны. Ёсць закінутая ферма, тут вельмі добрая зямля. У нас ёсць поле, якое называюць прыцаркоўным, дык на ім самы высокі ў гаспадарцы бал урадліваці. Масцовыя жыхары кажуць, што тут ніколі не бывае чарвей і садавіны. Каля дзесяці кіламетраў да возера Нарач, столькі ж — да Вішнёўскага. Чаму б не зацікавіцца гэтым мясцінам інвестура? Тут магчыма і вытворчасць стварыць, і турызм развіць...

Усе пагаджаюцца і з тым, што Спільна — ідэальнае месца для дачы. Ціхае, урадлівае, у непасрэднай блізкасці з курортнай зонай, ад Мінска ўсяго толькі 120 кіламетраў.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Гарады-спадарожнікі — новая справа для краіны

— Я ўпершыню ўдзельнічаю ў такім мерапрыемстве нацыянальнага маштабу. І шчыра скажу, моцна ўражаны і прыемна здзіўлены і арганізацыйным узроўнем яго правядзення, і глыбінёй абмеркавання вынесены на парадак дня праблем, — гаворыць дэлегат Усебеларускага сходу ад Мінскай вобласці, старшыня Смялявіцкага раёнага Савета дэпутатаў Аляксандр ЛЯХОУСКІ. Па нашай прастэе ён дзеліцца думкамі аб пастаўленых гэтым народным форумам задачах.

— У час работы Усебеларускага сходу прынята падводзіць як вынікі праішоўшага пяцігоддзя, так і вызначаць дакладныя мэты на будучую пяцігодку. У ёй асабліва ўвага будзе нададзена жылльваму будаўніцтву, мяркуецца ўзвесці новыя міліёны квадратных метраў жылля ў вялікіх, сярэдніх і малых гарадах, пасёлках і вёсках. У гэтым сэнсе Смялявіцкі раён апынецца, без перабольшвання, у цэнтры ўвагі не толькі Мінска, але і ўсёй краіны. Бо, думам, вельмі многіх у Беларусі будзе цікавіць ход рэалізацыі плана па будаўніцтве першага ў краіне горада-спадарожніка побач са Смялявічамі. Сёння ўсе згодныя з тым, што наша сталіца перанаселеная, што ёй усё больш складана прымаць званку новых жыхароў і падтрымліваць нармальныя ўмовы для паўнаважнага жыцця насельніцтва. Але так не можа працягвацца бясконца. І, на мой погляд, было знойдзена разуменне і самае аптымальнае выйсце — узвядзенне некалькіх гарадоў-спадарожнікаў вакол сталіцы. Ажыццядзенне гэтага велічнага праекта пачнецца ў першым годзе наступнай пяцігодкі менавіта ў Смялявічах.

Мясцовыя ўлада раёна гатовыя да яго рэалізацыі. Дэпутаты раёнага Савета ў межах сваёй кампетэнцыі абмяркоўваюць і маюць намер далей прадметна разглядаць усё пытанні, звязаныя з гэтай грандыёзнай, без перабольшвання, для раёна будоўляй. Узвядзенне горада-спадарожніка закрэпе ў той ці іншай ступені амаль усё насельніцтва раёна. Людзі не без падстаў спадзяюцца на якасныя змены ў іх жыцці. У мяне яны, ды і мінчане даволі часта пытаюцца: калі ж пачнуць будаваць аб'екты горада-спадарожніка? Такія пытанні задавалі падчас работы і дэлегаты Усебеларускага народнага сходу.

«Працуем у тры змены і не паспяваем выканаць усе заказы»

Пра гэта карэспандэнт «Звязды» паведамілі генеральны дырэктар гродзенскага ААТ «ЗОВ» Уладзімір ЗУХАВІЦКІ. Даволі пераконаўчы адказ на меркаванні скептыкаў, што ў краіне быццам не створаны ўмовы для развіцця прыватнага бізнесу.

— Прадпрымальніцкую дзейнасць мы пачыналі ўчатырох, а цяпер у структуры нашага прадпрыемства 28 кампаній, якія займаюцца вытворчасцю мэблі і будаўніцтвам, з поўным цыклам, пачынаючы ад праектавання, — расказвае Уладзімір Зухавіч. — Увогуле там працуюць 2200 чалавек, прычым вельмі шмат маладых спецыялістаў, паколькі плёна супрацоўнічаем з ВНУ і тэхнікумамі. Да іх паслуг — камфортныя бытавыя памяшканні, бесплатны абед за кошт прыбытку прадпрыемства, спартыўная зала, цяпер набываем абсталяванне для ўласнага медуцэнтра. Сярэдня зарплата да канца года абавязкова складзе не менш 500 долараў у эквіваленце. І не таму, што воць адпаведнае расшнэне на дзяржаўным узроўні, а таму, што разумеюем важнасць павышэння заробку людзей. Хоць бы па той прычыне, што калі не будзе спажывецкага попыту, то не спатрыцца і наша мэбля.

Развіваемя ўпэўнена, укараням найноўшыя, энергаэфектыўныя тэхналогіі. У прыватнасці, за цэпм адроджэнні драўніны цалкам забяспечым свае патрэбнасці ў заплазненні, а наступная задача, якую лічым адной з прыярытэтных, — вырабляць уласную электраэнергію. Бачым, куды рухацца ў наступнай пяцігодцы, а таксама далейшыя перспектывы. Што ж датычыцца сёлета года, то аб'ёмы рэалізацыі прадукцыі, калі параўноўваць з мінулым годам, значна павялічыліся — больш чым на трыццаць працэнтаў. Цяпер працуем у тры змены, кругласутачна, але ўсё роўна не паспяваем выканаць усе заказы з Расіі.

Я даўно займаюся прадпрымальніцтвам і магу сцвярджаць, што для бізнесу ў краіне зроблена шмат, законы ўсё больш ідуць на яго карысць. Раней, як пачытаеш закон, то думаеш: хто ж гэта пісаў? А сёння заканадаўства ўжо ўлічвае інтарсы бізнесу, яго развіцця. За выключэннем хіба што пытанні сертыфікацыі, ліцэнзавання. На ўзроўні і Прэзідэнта, і ўрада, і прадпрымальніцкіх саюзаў шмат гаворыцца аб найбольш спрыяльных умовах для вытворцаў. Але на практыцы гэтыя працэдуры, на маю думку, больш працуюць на кожнае ведамства, чым на таваравытворцаў. Я разумею, калі сертыфікацыя датычыцца, напрыклад, медыцынскага абсталявання, лекаў. Аднак калі ты ўжо шмат гадоў вырабляеш кухонную мэбля і не маеш рэкламнай ад спаўняючай, то навошта пастаянна ўсё новыя паперы, можна сказаць, на кожную дэталю? Навошта вазіць у сталіцу ўзоры і чакаць ацэнкі, стрымліваючы, здараецца, на тры месяцы рэалізацыю прадукцыі, на якую ўжо ёсць пакупнік? Менавіта ён, спажывец, — самы галоўны ацэншчык. Дрэзна зробіш — ён не возьме. А калі купляе, то хіба ж можна стрымліваць хуткасць продажу? З-за гэтага можна страціць рынак, бізнес.

Другая вельмі важная праблема — падтрымка пачынаючых прадпрымальнікаў. Сёння ўжо не распачаць бізнесу, як раней, з невялікіх грошай. І таму ёсць небяспека атрымаць прыватны бізнес у выглядзе, можна сказаць, выключна спадчынай справы, калі ім займаюцца толькі дзеці, унукі прадпрымальніка. А як жа іншыя маладыя людзі, у якіх няма такой магчымасці, але ёсць талент? Таму, лічу, трэба прадумаць больш дзейсна, чым цяпер, меры падтрымкі моладзі, якая распачынае бізнес — што датычыцца і фінансавай падтрымкі, і падатковай палітыкі. Цяжка разлічваць на поспех, калі чалавек толькі распачынае ўласную справу (а без поўных парашушкі, зразумела, не абыходзіцца), а яго тут жа правяраюць, караюць. Найперш трэба дапамагачь.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Прарыў у будаўнічай галіне — яе тэхнічнае пераўзбраенне

Генеральны дырэктар ААТ «Будаўнічы трэст №8» г. Брэста Міхаіл ВОДЧЫЦЬ сказаў, што прыхеаў на ўсеродным форум з добрым настроем. Іх пяцітысячны калектыў паспяхова справіўся з заданнем пяцігодкі.

Паводле слоў Міхаіла Васільевіча, калі на папярэднім такім жа форуме ставіліся задачы на будучае, ён, вопытны будаўнік, палчыў, што планы трохі нацягнуты, што выканаць іх у поўным аб'ёме будзе нэрэальна. Але сёння ён з задавальненнем прызнае, што сумненні былі марнымі. І такое стала магчыма найперш дзякуючы тэхнічнаму пераўзбраенню: калі пачаў гадоў там знос асноўных фондаў у будаўніцтве вымяраўся лічбамі 80-90 адсоткаў, то цяпер гэты паказчык вагаецца ў межах 30-40 адсоткаў. Вось тут і крыецца асноўная прычына прарыву ў будаўніцтве.

— Толькі за гэты год мы здалі прадмет сваёй гордасці — Палац водных відаў спорту ў Брэсце, — гаворыць Міхаіл Водчыц, — стадыён і гасцініцу ў Маладэчы, школу-сад у абласным цэнтры, некалькі фермаў у сельскай мясцовасці і цэлы невялікі мікрараён, які можна скласці з пабудаваных намі дамоў.

— Якія складальнікі, акрамя тэхнічнага пераўзбраення, спрыяюць таму, што будтрэст №8 устойліва займае лідарскія пазіцыі ў будаўнічай індустрыі рэгіёна?

— Наш трэст і сёння моцны сваімі традыцыямі, якія дзесяцігоддзямі стваралі папярэднікі. Гэта перш за ўсё тэхнічныя пытанні арганізацыі будаўніцтва, інжынерная падрыхтоўка і навучанне кадраў, работа з дакументамі і цэлы шэраг розных, на першы погляд, нязначных момантаў, з якіх потым складаецца якасць работы і ўзровень аб'ектаў, якія ўзводзіцца.

— Будаўніцкі трэста за апошні час узведзена шмат важных, адметных аб'ектаў на Брэстчыне. Якія з іх уяўляюцца вам найбольш значымі?

— Для мяне яны значныя ўсё: жылы дом, і дзіцячы садок, і медыцынскага ўстанова. Калі гаварыць пра значнасць для горада, вобласці, грамадскасці ў цэлым, то гэта, вядома, такія гмах, як, напрыклад, комплекс для гульнявых відаў спорту «Вікторыя». Я лічу, што Брэсту вельмі пашанцавала, калі ў горадзе з'явілася вялікая база еўрапейскага ўзроўню. Гэта спрыяе не толькі якасці падрыхтоўкі нашых спартсменаў, але і міжнароднаму спартыўнаму аўтарытэту краіны. Складнася, што вядомасць набудзе і апошні наш аб'ект — Палац водных відаў спорту, дзе створаны ўмовы для развіцця чатырох алімпійскіх відаў спорту: плавання, скакочку ў ваду, воднага пола, сінхроннага плавання, а таксама для правядзення спартыўнай любога ўзроўню. Важныя, як для вобласці, так і для краіны ў цэлым памежныя пераходы «Варшаўскі мост», «Казловічы», «Макраны», «Дамачава». Гэта заходня і паўднёва-заходняя вароты нашай краіны, у нейкім сэнсе яе візіткаўка.

З асаблівым стараннем мы паставіліся да будаўніцтва музея прыроды ў Белавескай пушчы — там б'юцца тысячы турысты з самых розных краін. Вось і кажу, што ні закрайні, усё вядома. Мы да гэтай пары ганарымся аб'ектамі, узведзенымі папярэднімі пакаленнямі будаўніцкага трэста — такімі як мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой», унікальны музей «Бярозаў», спартыўнымі і культурнымі ўстановамі абласнога цэнтру і раёнаў.

На наступную пяцігодку заданы ў будаўніцтве стаяцца яшчэ больш маштабныя, і мы пастараемся справіцца з імі годна.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ОАО «Нафтан» РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ (с повышением начальной цены) НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:

- СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР, инв. № 001990, б/у, 1996 г.в., начальная цена — 1 030 138 руб. РБ;
- КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, инв. № 168904, б/у, 1998 г.в., начальная цена — 1 030 138 руб. РБ;
- КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 3-ДВЕРНЫЙ, инв. № 163791, б/у, 1981 г.в., начальная цена — 6 222 496 руб. РБ;
- СУХОГРУЗНЫЙ КОНТЕЙНЕР, инв. № 166971, б/у, 1987 г.в., начальная цена — 1 188 196 руб. РБ.

Состояние — хорошее.

Предложения принимаются по адресу: 21144 г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101 с пометкой «В комиссию по реализации неиспользуемого имущества» до 30 декабря 2010 года. Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (044) 758 08 33, 8 (0214) 59 83 74.

Online-марафон НАЙМАЛЬНИКАМ ДАДУЦЬ «ШПАРГАЛКУ» ПА ЗМЯНШЭННІ РЫЗЫКІ

Як вядома, папярэдзіць любую непрыемную сітуацыю заўсёды значна прасцей, чым потым разбірацца з яе наступствамі. І ў тым ліку гаворка ідзе аб бяспецы на вытворчасці: нездарма апошнім часам ва ўсім свеце надаецца вялікая ўвага выяўленню і змяншэнню «фактараў рызыкі» для работнікаў. Менавіта гэта і стала тэмай чарговага этапу «Інтэрактыўнага марафона» Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, узяў у якім узялі наместнік міністра Валер'ян Васільевіч КАРОЛЬ, дырэктар Навукова-даследчага інстытута працы Святлана Васільевна ШАУЧЭНКА, загадчык сектара развіцця сістэм кіравання аховой працы НДІ працы Людміла Канстанцінаўна СЯЧКО, а таксама загадчык аддзела аховы і умоў працы інстытута Венадзік Пятровіч КЛЯУЗЭ.

«Што можа стварыць рызыку жыццю і здароўю работнікаў на вытворчасці?»

— Патэнцыйныя фактары рызыкі шмат: гэта можа быць абсталяванне, характар і размяшчэнне працоўных месцаў, выкарыстанне электрычнасці, уздзеянне шкодных хімічных рэчываў і хімічных прадуктаў, розныя фізічныя і біялагічныя фактары, арганізацыя працы.

«Якім чынам можна зменшыць небяспеку для работнікаў?»

— Як сведчыць аналіз статыстыкі траўматызму за два папярэднія гады, тлумачэннем калі паловы ўсіх цяжкіх здарэнняў на вытворчасці са смяротным выходам з'яўляюцца якраз арганізацыйныя прычыны: нездавальняючае ўтрыманне працоўных месцаў, кепскі інструктаж і навучанне работнікаў, невыкананне кіравання і спецыялістамі абавязкаў па ахове працы, парушэнні работнікамі нарматыўных актаў па ахове працы. І перш-наперш, зыходзячы з гэтага, неабходна займацца прафілактыкай. Тут даюцца асабліва важныя такія напрамкі, як канкрэтнае вызначэнне абавязкаў і адказнасці работнікаў, раз'ясненне іх дзейнасці інструкцыямі і палажэннямі, належнае падрыхтоўка працоўных месцаў, выкананне умоў допуску ра-

ботнікаў да выканання адпаведнага віду работ (з улікам узросту, полу, стану здароўя, наяўнасці кваліфікацыі, праходжання навучання і праверкі ведаў да бяспецы), забяспячэнне сродкамі індывідуальнай і калектыўнай абароны.

Апроч таго, адзін з найбольш эфектыўных і прызнаных ва ўсім свеце шляхоў мінімізацыі небяспекі — стварэнне сістэм кіравання аховой працы. І, у прыватнасці, гаворка ідзе аб вылучэнні патэнцыйных рызык у галінах эканомікі, на прадпрыемствах і на працоўных месцах, а таксама аб планаванні дзейнасці па ліквідацыі і змяншэнні гэтай рызыкі.

«Што стала прычынай трагедыі на прадпрыемстве «Пінскдрэў»?»

— Трагедыя на «Пінскдрэве» адбылася менавіта з-за невыканання шэрагу патрабаванняў па пахараўнай бяспецы і прамысловай санітарыі. Такім чынам, можна сказаць, што на прадпрыемстве не прымавалі належных меры па змяншэнні існуючай рызыкі ці звязанні гэтай рызыкі да мінімуму.

«Як ацаніць прафесійную рызыку?»

— Даваць пакуль у асноўным рызыкі даюцца даволі суб'ектыўныя ацэнкі, якія шмат у чым залежаць ад кваліфікацыі і вопыту канкрэтнага эксперта, інакш кажучы, канчатковыя вынікі тут аказваюцца не заўсёды аб'ектыўныя. Таму ці не галоўная задача на будучыню — распрацаваць тыповыя пералікі прафесійнай рызыкі для галін, відаў эканамічнай дзейнасці, арганізацый, працоўных месцаў, прафесій.

Дарчы, варта заўважыць, што Рэспубліканскі мэтавай праграмай па паліпэнні ўмоў і аховы працы на 2011-2016 гады прадугледжваецца распрацоўка метадыкі ацэнкі прафесійнай рызыкі на працоўных месцах. Распрацоўка запланавана на наступны год, і ў асноўным гэтым зоймецца Навукова-даследчы інстытут працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

«Ці стане метадыка ацэнкі рызыкі абавязковай для арганізацый усіх формаў уласнасці?»

— Можна адказаць каротка: пакуль падобнае пытанне не абмяркоўвалася. Магчыма, гэты дакумент будзе мець рэкамендацыйны характар.

ІХ РОДНЯЦЬ НАСТАЙНІЦКІЯ ЛЁСЫ

Дагэтуль Лілія Лук'янава і Марына Рылькова не былі знаёмымі і не дагаваліся, што штодня ідуць аднымі і тымі працоўнымі дарогамі, што працуюць у адным сталічным мікрараёне — Уруччы. Што яны людзі адной прафесіі — самай запатрабаванай і гуманнай. І Лук'янава, і Рылькова — спецыялісты вышэйшай настаяніцкай катэгорыі. Лілія Александрэўна — дэфектолаг дашкольнай установы № 548, Марына Мікалаеўна — выкладчык англійскай мовы гімназіі №2.

У сваіх установах працуюць болей за дзесяць гадоў. Упершыню сутрэліся і даведаліся адна пра адну толькі напярэдні Усебеларускага народнага Сходу, на які вылучаныя сваімі працоўнымі калектывамі.

У сталічнай гімназіі №2 замежных мовы выкладаюцца з першага класа. Марына Мікалаеўна Рылькова (на здымку злева) сёння працуе з 10 і 11 класамі — заўтрашнімі студэнтамі, магчыма, таго самага «іняза», які яна скончыла некалі сама. Стала правілам, што многія выпускнікі гімназіі выбіраюць сабе прафесію, звязаную з веданнем замежных мов. Запас ведаў, які дае ім Марына Мікалаеўна, дазваляе паспяхова штурмаваць самыя прастыжныя ВНУ краіны. Свой жа ўласны шлях у прафесію Рылькова выбрала не выпадкова і не памылкова, бо настаўніцтва — сямейная дарога, пачата яшчэ маці, настаўніцай хіміі. Вось і старэйшая сястра Марыны, таксама выпускніца Мінскага інстытута замежных мов, выкладае нямецкую мову.

Лілія Лук'янава займаецца развіццём і кар'ернай вымаўлення ў дзетак. Праца настолькі захапіла педагога, што яна пачала распрацоўваць свае ўласныя метадыкі па дэфекталогіі. Напісала актуаль-



ную кнігу, распрацавала і выдала спецыяльныя гульні для малодшых школьнікаў. Яны цяпер прадаюцца ў крамах як дапаможнікі ў працы лагапедам.

Калі кіравацца сямейнымі традыцыямі, Лілія Лук'янава павінна была стаць медыкам, як яе бацькі. Яна і пачынала з медыцынскага выдзіліцца, на «выдатна» яго скончыла. Але, перакваліфікаваўшыся ў педыгагі, я і Марына Рылькова, знайшла свой уласны шлях і сваё месца ў прафесіі.

Анатоль КЛЯШЧУК.

МІНГАРВЫКАНКАМ ПАДТРЫМАЕ МАЛЫ ВІТВОРЧЫ БІЗНЭС

Павялічыць уклад малага прадпрымальніцтва ў эканоміку сталіцы — такую задачу зараз паставіла перад сабой кіраўніцтва горада. Пра гэта паведаміў журналістам Аляксандр Каліноўскі, начальнік упраўлення прадпрымальніцтва камітэта эканомікі Мінгарвыканкама. Па яго словах, сёння 25% падатковых пастанупленняў сталіцы забяспечваюць суб'екты малага бізнесу, прычым каля 24% — гэта з'яўляюцца асобы (іх больш за 33 тысячы ў сталіцы), 1,7% — індывідуальныя прадпрымальнікі (іх налічваецца ў Мінску больш за 52 тысячы).

— Мы пачалі з таго, што вылучылі з 32 тысяч суб'ектаў малага прадпрымальніцтва каля 3,4 тысячы прадпрыемстваў, якія вырабляюць прамысловую прадукцыю, а потым перайшлі да індывідуальнай працы з імі, — расказвае Аляксандр Каліноўскі. — У раённых адміністрацыях пагуарылі з кожным кіраўніком прамысловых прадпрыемстваў малага бізнесу, правалі анкетаванне і выявілі іх патрэбы — у вытворчых плошчах, у зямельных участках, у логістычных крыждзях. У выніку былі сфарміраваныя комплексы мерапрыемстваў для 171 прамысловага малага прадпрыемства, дзе пазначаныя іх патрэбы для росту.

Напрыклад, агульная патрэба гэтых прадпрыемстваў у дадатковых зямельных участках для пашырэння вытворчасці і будаўніцтва ўласных вытворчых збудаванняў складае

ў раздзеле «Прадпрымальніцтва». Увогуле выйдзем на 40 мільярдаў, выдаткаваных на падтрымку малага прадпрымальніцтва.

Паўночнае дапамогу па арэндзе могуць атрымаць малыя вытворчыя прадпрыемствы сталіцы — Мінгарвыканкам прапанаваў раённым арганізацыям разглядаць пытанні аб змяншэнні на 30% арэнднай платы за выкарыстанне плошчаў камунальнай уласнасці. Аднак, які адначасна Аляксандр Каліноўскі, тут будзе індывідуальны падыход і пытанні аб зніжэнні арэнды будуць разглядацца на камісіях па ўпарадкаванні выкарыстання збудаванняў і па хадзілішчах адміністрацый.

Таксама Аляксандр Каліноўскі нагадаў, што ў сталіцы працягае дзейнічаць праграма дзяржаўнай падтрымкі малага прадпрымальніцтва на 2010—2012 гады, а зараз рыхтуецца комплекс мер па яе рэалізацыі ў 2011 годзе, дзе запланавана «шмат цікавых і сур'ёзных рэчэй», напрыклад, стварэнне гарантыйнага фонду ў Мінску. Аднак паколькі комплекс мер будзе зацверджаны толькі 16 снежня, пакуль Аляксандр Каліноўскі не пачаў не дзяліцца зместамі там «цікавосткамі» з прасай.

Павел БЕРАСНЕЎ.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 15 декабря 2010 г. ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БЕЛПОЧТА»

№ лота	Наименование, местоположение и краткая характеристика имущества	Начальная цена продажи, руб.	Сумма задатка, руб.	Общая площадь	Цель использования
ЛОТ № 5	Помещение на 3 этаже в капитальном строении с инв. № 123/С-23617 по ул. Интернациональная, 30, г. Кобрин	98 875	9 887	11,30	Для размещения складских помещений, оказания услуг, осуществления производства (кроме вредных производств)
Предмет аукциона		Право заключения договора аренды			
Наименование арендодателя		РУП «Белпочта»			
Срок договора аренды		5 лет			
Условия		1. С победителем аукционных торгов в течение 5 рабочих дней будут заключены договоры аренды недвижимых помещений. 2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона за вычетом задатка. 3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.			
Номер р/с для перечисления задатка		р/с 3012035310012 руб. РБ в ф-ле ОАО «БПС-Банк» по Минской обл., код 331, УНП 102353509			

Аукционы состоятся 15 декабря 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление.
 Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: *г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329* в рабочие дни с 9.00 до 17.00. **Последний день приема заявлений — 14 декабря 2010 г. до 17.00**
Контактный тел. 8 (0162) 23 92 59, 21 88 81.

Документы, необходимые для участия в аукционных торгах, перечислены в объявлении, опубликованном в газете № 202 от 15.10.2010 г.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Слова — ўдзельніку Сходу

Аснова поспеху — праца кожная

Іван КІЯВЕЦ, член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні, дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага эксплуатацыйна-будаўнічага прадпрыемства «Дняпра-Бугскі водны шлях», заслужаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь:

— Рэспубліка Беларусь паслядоўна рэалізуе выбраную мадэль сацыяльна-арыентаванай рынчнай эканомікі. Сведчаннем гэтаму з'яўляецца і шэраг законапраектаў, прынятых парламентамі ў апошнія гады. Так, на бліжэйшай пятай сесіі Савет Рэспублікі ўхваліў пакет законапраектаў эканамічнага блока. Сярод іх — праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2011 год». Бюджэт 2011 года мае тры асноўныя асаблівасці. Ён базуюцца на зменах падатковага заканадаўства, зніжэнні падатковай нагрукі і радыкальным спрашчэнні падатковага адміністравання. У бюджэце таксама прадугледжана актыўная падтрымка эканомікі, стымуляванне яе інавацыйнага развіцця.

Нязменнай застаецца высокая сацыяльная накіраванасць бюджэту краіны. Фінансаванне базавых галін сацыяльнай сферы ўзрастае на 40 працэнтаў да ўзроўню гэтага года, у той час як даходы бюджэту ў цэлым павялічыліся на 18 працэнтаў. У прыватнасці, сума выдаткаў на пенсіі складзе амаль 16,5 трыльёна рублёў. Важна адзначыць, што прадугледжваецца штотвартаўны перааралі мінімальным працоўным, а таксама сацыяльных пачатку, павышэнне надбавак да пенсій у сувязі з ростам бюджэту прахлятовага мінімуму і саміх працоўных пачатку. На аказанне адраснай сацыяльнай дапамогі будзе накіравана 100 мільярдаў рублёў.

На будучае пяцігоддзе галоўная мэта сацыяльна-эканамічнай палітыкі дзяржавы — рост дабрабыту і паліпэнне ўмоў жыцця насельніцтва. Няма сумненняў у тым, што пастаўленыя задачы будуць выкананыя пры ўмове стабільнай работы ўсіх прадпрыемстваў, якія забяспячаць людзям годныя працоўныя месцы, а краіне — рост экспарту.

Мінутая пяцігодка для нашага прадпрыемства была спраўдзімым экзамэнам, і трэба сказаць, што калектыў прадпрыемства «Дняпра-Бугскі водны шлях» справіўся з ім годна. У сваёй вытворчай дзейнасці з года ў год калектыў працуе стабільна. «Дняпрабудводшлях» ужо даўно перарос рамкі прадпрыемства толькі рачной галіны. Цяпер гэта шматпрофільнае эксплуатацыйна-будаўнічае прадпрыемства. Прытрымліваючыся працаваданай стратэгіі развіцця, планмерна асвоіваючы новыя тэхналогіі, прадпрыемства пашырае віды паслуг, якія аказваюцца і, прадукцыі, якая выпускаецца. У цяперашні час гэта шырокі спектр будаўніча-мантажных і практычных работ, утрыманне водных шляхоў і гідратэхнічных збудаванняў, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў і вырабоўка электраэнергіі, розныя гандаль і іншыя паслугі насельніцтву, у тым ліку турыстычнай дзейнасці. Аб'ём вырочкі ад рэалізацыі работ, паслуг, прадукцыі на пяцігодку павялічыўся ў супаставым выражэнні на 64%. На прадпрыемстве пастаянна рэалізуецца работа па зніжэнні энергаэфектасці вытворчасці і павышэнні рэнтабельнасці затрат, а адпаведна — і ўзроўню прыбытку.

За выкананне асноўных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага праграма прадпрыемства неадразавава прызнавалася пераможцам спароборніцтва сярод арганізацый сферы транспарту. Па выніках работы ў 2006, 2008 і 2009 гг. калектыў РУЭБП «Дняпрабудводшлях» з'яўляўся права быць прадстаўленым на Рэспубліканскай Дошчы гонару.

Адным з асноўных кірункаў выкарыстання атрыманых прыбытку за мінулыя пяць гадоў з'яўлялася **далейшае развіццё сацыяльнай сферы**. Галоўная роля адрэздана належнай ацэнцы асабасцтва працоўнага ўкладу кожнага работніка і матывацыі высокаэфектыўнай працоўнай дзейнасці на ўсіх участках вытворчасці. У гэтых мэтах прымяняецца гібкая сістэма прамавання пра выніках працы, заахвочвання да юбейных дат, агульнадзяржаўных і прафесійных святаў, прамавання за ўвод аб'ектаў. Гэта садзейнічае росту згуртаванасці калектыву і стварэнню перадумоў для эфектыўнай работы.

Улічваючы аддаленасць многіх аб'ектаў ад асноўнай вытворчай базы прадпрыемства і адарванасць работнікаў ад сваіх сем'яў, на такіх аб'ектах асабліва ўвага надаецца стварэнню належных жылёва-бытавых умоў, на што кожны год выдаткоўваюцца значныя сродкі з уласных крыніц.

Найважнейшым паказчыкам, які забяспячае павышэнне ўзроўню жыцця чалавека, з'яўляецца **рост заробатнай платы**. Вынікі работы дазволілі нам з пачатку пяцігодкі павялічыць заробатную плату ў 2,2 раза. Да канца 2010 года сярэдняя заробатная плата на прадпрыемстве дасягне 610 долараў ЗША (у эквіваленце).

Безумоўна, усё гэта забяспячаецца высокаэфектыўнай працай спецыялістаў і рабочых прадпрыемства.

Дэлегат Усебеларускага сходу

«Моладзь гатовая актыўна ўдзельнічаць у развіцці краіны, якой можна будзе яшчэ больш ганарыцца»

Дзмітрый ХОМА, першы сакратар Віцебскага абласнога камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, ўпершыню бірэ ўд



АД ЯКАСЦІ ПРАДУКЦЫІ ДА МАРКІ ФІРМЫ

ААТ «Брэсцкі мясакамбінат» — ЛІДАР МЯСАПЕРАПРАЦОЎКІ Ў РЭГІЁНЕ

Форт № 7 «Граф Берг»

Калі першы раз прыходзіш на тэрыторыю мясакамбіната, такое ўражанне, што трапіў у нейкі музейны комплекс. Муры старога фартыфікацыйнага збудавання са сценамі пяціметровай таўшчыні, байніцамі і дзотамі і сёння выглядаюць паважна. Прыкладна тры дзясяткі фартоў працягласцю каля 30 кіламетраў пабудавалі ў другой палове XIX стагоддзя як абарончую лінію Брэсцкай крэпасці. Рабілася гэта, каб папярэдзіць абыход крэпасці і супрацьдзейнічаць блакіраванню яе праціўнікам. У кожным з такіх збудаванняў можна было размясціць да 250 салдат і 20 гармат. Дык вось, форт №7, які некалі называўся «Граф Берг», цяпер фактычна на тэрыторыі прадпрыемства па вытворчасці мясных вырабаў.

Форт вызначыўся і ў час апошняй вайны. Тут вяліся жорсткія баі пры вызваленні горада.

Брэсцкі мясакамбінат зараз — несумненны лідар мясаперапрацоўкі ў рэгіёне. А прадукцыйнасць працы на прадпрыемстве адна з самых высокіх сярод аналагічных прадпрыемстваў у краіне.

Апошняе дасягнута перш літаральна «леза» ржавае нацынне вайны. Вось прыклад з інфармацыйных паведамленняў міліцыі апошняга тыдня: «24 лістапада сапёрная група аб'яшкодзіла на тэрыторыі мясакамбіната два артылерыйскія снарады часоў Другой сусветнай вайны». Колькі гадоў таму тут знайшлі сапраўдны баявы арсенал, які неўзабаве пераехаў у музей крэпасці.

Мясакамбінат, які летась адзначыў 70-годдзе, шмат разоў мяняў месца дыслакацыі. І да вайны, і адразу пасля яе розныя цэлі і вытворчасці размяшчаліся ў розных частках горада. Але недзе ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пачалося інтэнсіўнае будаўніцтва карпусоў тут, у раёне форта №7. Форт, у якім 200 гадоў таму знаходзіўся адзін з буйнейшых у Еўропе харчовых складоў, таксама выкарыстоўваецца. Тут абсталявана халадзільнае памяшканне прадпрыемства. Частка фартыфікацыйнага збудавання адведзена пад гараж. Форт таксама стаў месцам новай лазні, сауны, транажорнай залы — аб'ектаў, неабходных для адпачынку і ўмацавання здароўя працаўнікоў вялікага калектыву.

Мясакамбінат, які летась адзначыў 70-годдзе, шмат разоў мяняў месца дыслакацыі. І да вайны, і адразу пасля яе розныя цэлі і вытворчасці размяшчаліся ў розных частках горада. Але недзе ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пачалося інтэнсіўнае будаўніцтва карпусоў тут, у раёне форта №7. Форт, у якім 200 гадоў таму знаходзіўся адзін з буйнейшых у Еўропе харчовых складоў, таксама выкарыстоўваецца. Тут абсталявана халадзільнае памяшканне прадпрыемства. Частка фартыфікацыйнага збудавання адведзена пад гараж. Форт таксама стаў месцам новай лазні, сауны, транажорнай залы — аб'ектаў, неабходных для адпачынку і ўмацавання здароўя працаўнікоў вялікага калектыву.

Мясакамбінат, які летась адзначыў 70-годдзе, шмат разоў мяняў месца дыслакацыі. І да вайны, і адразу пасля яе розныя цэлі і вытворчасці размяшчаліся ў розных частках горада. Але недзе ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пачалося інтэнсіўнае будаўніцтва карпусоў тут, у раёне форта №7. Форт, у якім 200 гадоў таму знаходзіўся адзін з буйнейшых у Еўропе харчовых складоў, таксама выкарыстоўваецца. Тут абсталявана халадзільнае памяшканне прадпрыемства. Частка фартыфікацыйнага збудавання адведзена пад гараж. Форт таксама стаў месцам новай лазні, сауны, транажорнай залы — аб'ектаў, неабходных для адпачынку і ўмацавання здароўя працаўнікоў вялікага калектыву.

Мясакамбінат, які летась адзначыў 70-годдзе, шмат разоў мяняў месца дыслакацыі. І да вайны, і адразу пасля яе розныя цэлі і вытворчасці размяшчаліся ў розных частках горада. Але недзе ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пачалося інтэнсіўнае будаўніцтва карпусоў тут, у раёне форта №7. Форт, у якім 200 гадоў таму знаходзіўся адзін з буйнейшых у Еўропе харчовых складоў, таксама выкарыстоўваецца. Тут абсталявана халадзільнае памяшканне прадпрыемства. Частка фартыфікацыйнага збудавання адведзена пад гараж. Форт таксама стаў месцам новай лазні, сауны, транажорнай залы — аб'ектаў, неабходных для адпачынку і ўмацавання здароўя працаўнікоў вялікага калектыву.

Мадэрнізацыя і абнаўленне

ААТ «Брэсцкі мясакамбінат» сёння — гэта калектыв у 1100 чалавек, які забяспечвае выпуск і рэалізацыю 2000 тон прадукцыі ў месяц. За апошнія два гады, як паведаміў дырэктар прадпрыемства Павел БУХАВЕЦКІ, аб'ём выпуску мясных вырабаў і пауфабрыкатаў выраслі прыкладна ў два разы. Каб задаволіць усе заяўкі патэнцыйных пакупнікоў, не хапае магчымасцяў. Таму прадпрыемства



Брыгадзір Тацяна СЕМЯНЮРА.



Дырэктар Павел БУХАВЕЦКІ.

зараз узводзіць новыя памяшканні цэхаў. Есць сваё будаўнічае падраздзяленне. А ўласная транспартная база налічвае да 100 адзінак тэхнікі.

Брэсцкі мясакамбінат зараз — несумненны лідар мясаперапрацоўкі ў рэгіёне. А прадукцыйнасць працы на прадпрыемстве адна з самых высокіх сярод аналагічных прадпрыемстваў у краіне.

Апошняе дасягнута перш літаральна «леза» ржавае нацынне вайны. Вось прыклад з інфармацыйных паведамленняў міліцыі апошняга тыдня: «24 лістапада сапёрная група аб'яшкодзіла на тэрыторыі мясакамбіната два артылерыйскія снарады часоў Другой сусветнай вайны». Колькі гадоў таму тут знайшлі сапраўдны баявы арсенал, які неўзабаве пераехаў у музей крэпасці.

Мясакамбінат, які летась адзначыў 70-годдзе, шмат разоў мяняў месца дыслакацыі. І да вайны, і адразу пасля яе розныя цэлі і вытворчасці размяшчаліся ў розных частках горада. Але недзе ў сярэдзіне мінулага стагоддзя пачалося інтэнсіўнае будаўніцтва карпусоў тут, у раёне форта №7. Форт, у якім 200 гадоў таму знаходзіўся адзін з буйнейшых у Еўропе харчовых складоў, таксама выкарыстоўваецца. Тут абсталявана халадзільнае памяшканне прадпрыемства. Частка фартыфікацыйнага збудавання адведзена пад гараж. Форт таксама стаў месцам новай лазні, сауны, транажорнай залы — аб'ектаў, неабходных для адпачынку і ўмацавання здароўя працаўнікоў вялікага калектыву.



Вядучы інжынер-тэхнолаг Алена РЫЛЬКОВА ля вакуумнага масажора паспявання мяса.



У вытворчай лабараторыі інжынер-лабарант Настася ФЕДЗЮКОВІЧ і начальнік лабараторыі Людміла УЛАДЗІМІРАВА.

рабіць якасную прадукцыю. Новыя нікеляваныя, кіруемыя камп'ютарам тэрмакамеры прыйшлі на змену тым, якія аддалена нагадвалі вуальныя шахты. Для паляпшэння якасці прадукцыі ў каўбасна-кулінарным цэхе ўведзена ў эксплуатацыю станцыя абеззаражвання вады.

Стратэгія абнаўлення, заданая пяць-шэсць гадоў таму, працягваецца і зараз. Толькі сёлета прадпрыемства накіравала на абнаўленне тэхнікі і абсталявання 15 мільярдаў рублёў.

Лагічным працягам працэсу ўдасканалення вытворчасці стала ўкараненне яшчэ ў 2005 годзе сістэмы менеджменту якасці ISO 9001, а пазней і сістэмы ХАССП, якая накіравана на аналіз кантрольных

крытычных пунктаў і дазваляе мінімізаваць рызыку выпуску прадукцыі дрэннай якасці.

Ідэалогія якасці

Калі пазнаёмімся з прадпрыемствам і яго людзьмі, становіцца відавочна, што якасць для іх — катэгорыя асаблівава. Нават у непрацяглай размове з дырэктарам не раз давалася пачуць выразы «стратэгія якасці», «ідэалогія якасці». Павел Бухавецкі патлумачыў, што пад ідэалогіяй якасці яго каманда разумее ўсю сістэму работы, у выніку якой якасць выпускаемай прадукцыі фарміруе ў свядомасці спажываўца якасць фірмы, давер да яе маркі. Гэта значыць, высокая марка прадпрыемства забяспечвае попыт на яго прадукцыю. А ўжо

мандзіровак у Польшчу, іншыя краіны абавязкова прывозяць адтуль узоры тамтэйшых мясных вырабаў. Каб потым разам з калегамі разабраўшы кавалак мяса, нешта ўзяць для сябе ў якасці ідэі, кірунку, нават маленькага штрышка, і потым увасобіць іх ужо ў сваім арыгінальным гатунку. «Але наш канёк — смак, знаёмы з дзяцінства, смак натуральных сыравяленых каўбас нахштальт «Цешчынай каўбаскі», «Ад бабулі», «Брэсцкага пачастунку», — працягвае Алена Рылькова. — І наш, і замежны спажывец гэтыя тавары ацаніў, яны робяцца па спрадвечнай тэхналогіі з харчовымі дабаўкамі на аснове натуральных спецыяў і прыпраў. Таму больш за дзве сутак, як паказвае вопыт, яны ў крамах не залежваюцца.

Прадукт, які мы не так даўно запатэнтавалі — пельмені «Мясныя падушчкі». Іх выпускаем некалькі відаў, яны ўдастоіліся



Майстар машыннага аддзялення Вольга РАМАНОВІЧ і складальнік фаршу брыгадзір Віктар ІГНАЦЕНКА.



Вядучы спецыяліст аддзела маркецінга Ірына ШПЕНДЗІК.



Майстар упаковачнага аддзялення Міхаіл КАВАЛЬЧУК (у цэнтры), Аляксандр КЛАПЦОЎ і Віталь СУКАЧ.

знака «ВІО», што азначае «натуральны прадукт». Смачныя брэсцкія пельмені стала магчыма выпускаць пасля набывання арыгінальнага італьянскага абсталявання. Сама машына запраграмавана на якасную сыравіну, яна проста адмовіцца працаваць, калі ёй, скажам,

Смак, знаёмы з дзяцінства

Вядучы інжынер-тэхнолаг на новых відах прадукцыі Алена РЫЛЬКОВА расказала, што кожны тыдзень спецыялісты іх аддзела прапануюць дэгустацыйнай камісіі некалькі новых відаў. Новае стварэцтва найперш з улікам сімптатый пакупніка. Аказваецца, нават розныя рэгіёны нашай рэспублікі маюць свае густавыя асаблівасці: у адным месцы больш купляюць адной каўбасы, у другім — іншай.

Паводле слоў Алены Іванаўны, іх спецыялісты найбольш засяроджваюцца на сваёй беларускай традыцыі. Але падчас ка-



Тэрыторыя завода: гісторыя і сучаснасць.

падсуныць замарожанае мяса. Толькі свежэе мяса, толькі якаснае цеста, — і тады, калі ласка, атрымаем гатовы прадукт, які ўжо ўпадабалі і дарослыя, і дзеці.

Адзнакі працы

На варце складанай сістэмы паказчыкаў якасці і бяспекі прадукцыі стаіць падраздзяленне, якое ўзначальвае Людміла



Галоўны тэхнолаг Галіна ІАСПІЧУК.



Устаноўку-ін'ектар мяса абслугоўвае Віктар ЦІМАШУК.



Майстар упаковачнага аддзялення Міхаіл КАВАЛЬЧУК (у цэнтры), Аляксандр КЛАПЦОЎ і Віталь СУКАЧ.


знака «ВІО», што азначае «натуральны прадукт». Смачныя брэсцкія пельмені стала магчыма выпускаць пасля набывання арыгінальнага італьянскага абсталявання. Сама машына запраграмавана на якасную сыравіну, яна проста адмовіцца працаваць, калі ёй, скажам,

Шлях да сэрца пакупніка

Як слушна заўважыла спецыяліст аддзела маркецінгу Ірына ШПЕНДЗІК, складана не толькі дасягнуць высокай якасці прадукцыі і прызнання спажываўца, але і ўвесь час падтрымліваць гэтую высокую планку свайго іміджу. І гэта ўжо задача, якую кожны дзень вырашаюць спецыялісты службы маркецінгу. Ад іх стараннасці, вынаходлівасці, творчага падыходу да працы прама залежаць велічыня і пастаянства запытаў на прадукцыю канкрэтных гандлёвых арганізацый. З імі, вялікімі сталічнымі супермаркетамі і невялікімі раённымі крамамі, працуюць камбінатаўскія маркетологі.

Калі хочаш спадабацца патэнцыйнаму пакупніку, чаго толькі не прадумаеш, нават запяшч і затанчыш. Так амаль што і робяць маладыя супрацоўнікі аддзела, калі праводзяць маляўнічыя прэзентацыі, дэгустацыі прадукцыі ў кірмашах, у гандлёвых прадпрыемствах. Для гэтага пашылі раставыя лялькі, напрыклад, касцюм са-сішкі «Фунціка», пельменя «Падушчкі», у якіх зручна заклікаць народ і рэкламаваць свае выбары.

Наспелыя пытанні вырашаць спадручнік на вытворчым участку.



І ветэранам, і моладзі

Да новага года рыхтуюцца не толькі тэхнолагі і маркетологі, шмат калегі і ў прафсаюзна-нага камітэта прадпрыемства, які ўзначальвае Наталля ШЭ-ЛЕСТ. Наталля Анатольеўна расказала, што асабліва ўвагу і кіраўніцтва прадпрыемства, і прафсаюзы камітэт надаюць рабоце з ветэранскай арганізацыяй камбіната. Гэтая арганізацыя налічвае 200 чалавек і з'яўляецца адной з лепшых у

Ленінскім раёне Брэста. Створаная цэлая сістэма дапамогі і аднак, дзякуючы якой ветэраны вытворчасці не адчуваюць сабе забытымі і пакінутымі. Да Дня пажылых людзей і прафесійнага свята ўсім налічваецца матэрыяльная дапамога, а да юбілейных дат кожны атрымлівае асаблівую ўвагу і падарунак. Нязменнай пашанай карыстаюцца ветэраны вайны, іх засталася шасцёра. У канцы лістапада ветэраны праводзілі свой сход, на ім палічылі за абавязак прысутнічаць і дырэктар камбіната, і яго намеснік. Гэта таксама невялікая знакі ўвагі, якія асабліва цэняць ста-лыя людзі.

На прадпрыемстве праду-гледжаны парадок падтрымкі моладзі, якая навунаецца, і маладой сям'і. Заахвочваецца паспяхова вучоба на завочным аддзяленні, а не проста вучоба. Тым, хто здымае пакой альбо кватэру, арганізацыя кампенсуе частку платы за жыллё. А той, хто будзе жыллі, пры ўмове на-яўнасці стажу не менш за пяць гадоў, можа атрымаць ільготную пазыку.

звесткі пра той ці іншы яе від, а по-ёмах прадажу.

Напярэдадні мар-кетологі рыхтуюць цэлы шэраг прапа-ноў. Гэта найперш дамоўленасці з ганд-лёвымі прадпрыем-ствамі аб зніжках кошту на некаторыя віды тавараў. Та-кія мерапрыемствы маюць сэнс, калі на зніжкі ідуць абод-ва партнёры — вы-творца і прадавец. Паводле слоў Іры-ны Шпендзік, будзе яшчэ шмат цікавых і «смачных» прапа-ноў нахштальт «пра-дуктаў з печкі да святочнага стала».


Камбінат асвоіў вы-пуск запечанага мя-са, тэхналогія якая максімальна наблі-жаная да дамашняга спосабу запыкання.

Святлана ЯСКЕВІЧ, Алена ДАЎЖАНОК, Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).

УНН 200020262.



Фірмовая крама. Прадавец Алена ЯНКОўСКАЯ.



Наспелыя пытанні вырашаць спадручнік на вытворчым участку.



Шлях да сэрца пакупніка

Як слушна заўважыла спецыяліст аддзела маркецінгу Ірына ШПЕНДЗІК, складана не толькі дасягнуць высокай якасці прадукцыі і прызнання спажываўца, але і ўвесь час падтрымліваць гэтую высокую планку свайго іміджу. І гэта ўжо задача, якую кожны дзень вырашаюць спецыялісты службы маркецінгу. Ад іх стараннасці, вынаходлівасці, творчага падыходу да працы прама залежаць велічыня і пастаянства запытаў на прадукцыю канкрэтных гандлёвых арганізацый. З імі, вялікімі сталічнымі супермаркетамі і невялікімі раённымі крамамі, працуюць камбінатаўскія маркетологі.

Калі хочаш спадабацца патэнцыйнаму пакупніку, чаго толькі не прадумаеш, нават запяшч і затанчыш. Так амаль што і робяць маладыя супрацоўнікі аддзела, калі праводзяць маляўнічыя прэзентацыі, дэгустацыі прадукцыі ў кірмашах, у гандлёвых прадпрыемствах. Для гэтага пашылі раставыя лялькі, напрыклад, касцюм са-сішкі «Фунціка», пельменя «Падушчкі», у якіх зручна заклікаць народ і рэкламаваць свае выбары.

Але асноўны змест іх пра-цы не на масавых мерапрыем-ствах, а ў штотдзённых індыві-дуальных стасунках з гандля-рамі. Апошнія сёння вельмі любяць дзелавітасць і даклад-насць перш за ўсё ў інфарма-цыі. Кожнаму неабходна зага-дзя накіраваць самую поўныя

звесткі пра той ці іншы яе від, а по-ёмах прадажу.

Напярэдадні мар-кетологі рыхтуюць цэлы шэраг прапа-ноў. Гэта найперш дамоўленасці з ганд-лёвымі прадпрыем-ствамі аб зніжках кошту на некаторыя віды тавараў. Та-кія мерапрыемствы маюць сэнс, калі на зніжкі ідуць абод-ва партнёры — вы-творца і прадавец. Паводле слоў Іры-ны Шпендзік, будзе яшчэ шмат цікавых і «смачных» прапа-ноў нахштальт «пра-дуктаў з печкі да святочнага стала».

Камбінат асвоіў вы-пуск запечанага мя-са, тэхналогія якая максімальна наблі-жаная да дамашняга спосабу запыкання.

Святлана ЯСКЕВІЧ, Алена ДАЎЖАНОК, Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).

УНН 200020262.



Фірмовая крама. Прадавец Алена ЯНКОўСКАЯ.



Наспелыя пытанні вырашаць спадручнік на вытворчым участку.

У афтальмалагічнай хірургіі значныя перамены

З Тамарай БІРЫЧ, старшынёй навуковага медыцынскага таварыства афтальмолагаў Беларусі, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам, вучоным і практыкам з міжнароднай вядомасцю ў галіне афтальмахірургіі (на працягу амаль 15 гадоў яна ўзначальвала рэспубліканскі Цэнтр рэканструктыўнай мікрахірургіі вока) мы сустрэліся на тэрыторыі мінскай 3-й клінічнай бальніцы ім Клумава. Тут знаходзіцца вышэйназваны Цэнтр, дзе яна практыкуе, і кафедра вочных хвароб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, дзе Т. Бірыч выкладае, перадае свой багаты досвед студэнтам.



Калаж Яўгена ПІЯСЕЦКАГА

— Тамара Андрэеўна, мы даўно з вамі не сустракаліся, і я быў моцна здзіўлены тымі вялікімі пераменамі, якія адбыліся ў 3-й клінічнай бальніцы. Яе цяпер не пазнаць. Еўропа.

— Ведаеце, падобная ўражанні літаральна ва ўсіх, хто доўгі час не наведаў клініку. І сапраўды, перамены тут за апошнія пяць гадоў адбыліся ўражальныя. Наша клініка даўно заслужыла, так бы мовіць, якасны капіталны рамонт. І раней, у мінулыя дзесяцігоддзі, тут нешта рамантавалі, латалі, мянялі, перабудоўвалі, але такога комплекснага і сучаснага, які сёння гавораць, еўрапараметру дагэтуль не было. Цяпер клініку не пазнаць. Створаны добрыя ўмовы як для работы медперсоналу, так і для знаходжання хворых. У палатах ляжыць у асноўным па два пацыенты. Але нават і гэта не самае галоўнае, а тое, што мы атрымалі сучаснае медыцынскае абсталяванне, адсутнасць якога не дазваляла ў поўнай меры раскрыць здольнасці і патэнцыялы нашых медыкаў.

— У дні работы Усебеларускага сходу, паўсюдна падаваўся вынікі прайшоўшага п'яцігоддзя. Чым гэты час быў асабліва адметны для вашай клінікі, Цэнтра вока, кафедры вочных хвароб медыцынскага ўніверсітэта — там, дзе шмат гадоў працавалі і працягваюць працаваць?

— Гэтае п'яцігоддзе было ў пэўным сэнсе вельмі важным для пералічаных вамі медыцынскіх устаноў, яго прайшло пад знакам якасных перамен у лепшы бок. Пачну з нашай кафедры. Два мае калегі абаранілі доктарскія дысертацыі. Гэта значнае дасягненне. У апошнія

гады навукоўцы кафедры паспяхова вядуць даследаванні па распрацоўцы новых спосабаў лячэння захворванняў вочнага дна, укараняючы камп'ютарныя метады ранняй дыягностыкі (скрынінг) і дынамічнае назіранні (маніторынг) за хворымі з дэгенератывнай рэцінапаціяй, глаўкомай, новай лазернай метады лячэння захворванняў вачэй.

Магчыма, мая думка прагучыць банальна, але каб паспяхова развіваць медыцыну, у дадзеным выпадку афтальмологію, а значыць, і лепш лячыць людзей, неабходна мець у дастатковай колькасці высокакваліфікаваных спецыялістаў. А ўжо потым тэхналогіі і медыцынская тэхніка. Скажу больш — сёння паспех там, дзе ёсць свая нацыянальная школа падрыхтоўкі кадраў, дзе працягваюцца традыцыі медыцына папярэдняга пакаленняў, ёсць узбагачэнне моладдзі іх досведу новымі практычнымі ведамі. Напрыклад, я лічу правільным, што на маё месца загадчыка кафедры вочных хвароб, якое я займала на працягу дзесяці гадоў, абрана мая вучанка Людміла Мікалаеўна Марчанка. Яна — выдатны спецыяліст, паспяхова займаецца лячэннем цяжкіх вочных хвароб метадамі фотадзінамічнай тэрапіі, які дазваляе захаваць пацыентам сталага ўзросту рэшткі зроку і ўвогуле людзям з нармальным зрокам доўга яго захоўваць. Дарчы, у многіх клініках краіны працуюць нашы выхаванцы, многія з іх віртуозна робяць аперацыі на воку.

Цяпер катаракта выдалаецца новым ультрагугавым метадам, які для пацыента куды менш балючы, чым традыцыйная аперацыя, бо цяпер яна робіцца без

разрэзу. І вочы, калі казаць па-простаму, пасля такога хірургічнага ўмяшальніцтва бачаць лепш, чым пасля аперацыі старым метадам. Толькі для няяснай колькасці пацыентаў выкарыстоўваецца шэрая хірургія. Новае метады выкарыстоўваюцца таксама і пры лячэнні такой небяспечнай хваробы як глаўкома, яе спалучэння з катарактай. Такія аблегчаныя аперацыі дазваляюць значна хутчэй праходзіць працэс рэабілітацыі. Пацыент ужо на наступны дзень можа бачыць, а ў некаторых выпадках узровень зроку павышаецца аж да адзінкі. Зразумела, чалавеку трэба засцерагацца пэўны перыяд ад вялікіх нагрузак, уважліва захоўваць рэжым. Але ён можа весці нармальнае жыццё, які і раней. У гэтым таксама вялікая перавага ўкаранення новых падыходаў у афтальмалагічную хірургію.

— Сучасная тэхніка павінна быць у кваліфікаваных і надзейных руках.

— З гэтым у беларускай афтальмологіі усё нармальна. У нас цяпер цудоўнае аддзяленне функцыянальнай дыягностыкі, дзе зараз дыягназ робіцца з дапамогай найноўшых прыбораў. Мы можам больш грунтоўна і дакладна даследаваць вока, напрыклад, яго сятчатку, яе нервовыя тканкі. У нас ёсць і самая сучасная медыцынская лазерная тэхніка для складаных аперацыі пры глаўкоме, мяккія высокай ступені, іншых хваробах. Дарчы, студэнты ў захапленні ад таго, што ім у недалёкай будучыні прыйдзеца працаваць на такой тэхніцы. Скажам, у якасці лазернага хірурга,

функцыянальнага дыягноста. Нашы спецыялісты, у тым ліку і маладыя, ужо робяць даволі складаныя аперацыі, у прыватнасці, на шклопадобным целе вока. Гэта, мушу заўважыць, істотны крок наперад у нашай практычнай афтальмологіі, які ўдалося зрабіць, паўтаруся, дзякуючы клопатам дзяржавы аб забеспячэнні нас новым абсталяваннем.

— Беларуская медыцына ў цэлым дасягнула значных поспехаў у трансплантатнай арганізацыі. А як у вашай галіне?

— У афтальмологіі таксама ёсць свае дасягненні. Між іншым, мы трансплантатнай тканка вока займаемся вельмі даўно, яшчэ з даваенных часоў. Тады наша кафедра ўжо праводзіла аперацыі па перасадцы рагавіцы, увогуле беларуская афтальмологія актыўна развівалася. Дастаткова скажаць, што першы загадчык нашай кафедры Давід Камінскі ўзначальваў Міністэрства аховы здароўя рэспублікі. Пасля вайны кафедра працягвае гэтую справу. І многім хворым дзякуючы трансплантатнай тканка вока нам удалося збераць зрок, выратаваць чалавека ад слепаты, спыніць развіццё цяжкіх хвароб, у прыватнасці, пасля траўмаў вока. Таму для нас трансплантатная не з'яўляецца абсалютна новым метадам лячэння. Дарчы, супрацоўнікі нашай кафедры напісалі шмат навуковых работ

ваў Міністэрства аховы здароўя рэспублікі. Пасля вайны кафедра працягвае гэтую справу. І многім хворым дзякуючы трансплантатнай тканка вока нам удалося збераць зрок, выратаваць чалавека ад слепаты, спыніць развіццё цяжкіх хвароб, у прыватнасці, пасля траўмаў вока.

— Многім хворым дзякуючы трансплантатнай тканка вока нам удалося збераць зрок, выратаваць чалавека ад слепаты, спыніць развіццё цяжкіх хвароб, у прыватнасці, пасля траўмаў вока.

на гэтую тэму. Мы пастаянна ідзем наперад. У кастрычніку 2011 года плануем правесці ў Мінску міжнародную канферэнцыю па праблемах трансплантатнай, абмяняцца досведам з замежнымі калегамі.

— Усё больш пераконаваўся, у тым ліку і на сабе, што камп'ютар паступова становіцца галоўным ворагам вачэй чалавека. І без камп'ютара сёння нікуды не дзецца, асабліва моладзі. Як тут знайсці залатую сярэдзіну?

— Парада простая: да камп'ютара, як да іншых высокатэхналагічных рэчаў, трэба ставіцца абачліва і з розумам. У мяне ўжо з'явіліся пацыенты, у якіх ослабленне зроку выклікала празмернае сядзенне перад маніторам камп'ютара. Так, нядаўна была маладая пацыентка, студэнтка БДУ, у якой стаў разка пагаршацца зрок. Аказалася, што

яна празмерна бавіць час каля камп'ютара — да глыбокай ночы. Да гонару дзяўчыны, яна прыслухалася да маіх рэкамендацый і парад, у прыватнасці, абмежаваць час работы за камп'ютарам. А таму ў наступныя відзіт у яе мы адначылі паляпшэнне зроку.

Я неаднойчы казалі на сустрэчах з насельніцтвам і зараз паўтару: у рабоце на камп'ютары неабходна рабіць перапынкі. Скажам, папрацавалі гадзіну, зрабіце на 10-15 минут перапынак, дайце вачам адпочыць, паглядзіце, калі ёсць магчымасць, у далечыню, на неба, птушак, панараму за акном. Быццам бы элементарнае правіла, але, відаць, маладыя людзі так спяшаюцца, так яны занятыя бягучымі справамі, што ім яна калі рабіць гэты перапынак. І вачам трэба перыядычна адпачываць ад камп'ютара. Да зроку трэба ставіцца як увагуле да здароўя. Бо усё ў арганізме чалавека ўзаемазвязана. Злоўжыванне цыгарэтамі, алкаголем шкодзіць таксама і зроку. А вось заняты фізікультурай, спартыўныя гульні на свежым паветры садзейнічаюць аздаруленню арганізма і вачэй таксама.

— А якія апошнім часам назіраюцца тэндэнцыі ў вочных хваробах і што наша медыцына можа супрацьпастаіць новым выклікам?

— Ужо на працягу больш чым дзесяці гадоў я і мае калегі назіраем за гэтым, і магу сказаць, што хваробы вока памаладзёлі. У прыватнасці, катаракта. Раней узростава катаракта пачынала развівацца ў 60-70 гадоў, то цяпер мы гэты дыягназ ставім у значна меншым узросце. Тое ж самае можна сказаць пра глаўкому. Мы ўсё часцей заўважаем, што пагаршэнне зроку выклікаецца наступствамі цукравога дыябету, сардэчна-сасудзістых хвароб, атэрасклерозу. Гэтыя паталогіі добра лечацца (пры ўмове, што хвороба не вельмі запущаная) з дапамогай сучасных тэхналогій і метадаў: напрыклад, у апэратывнай хірургіі — гэта выкарыстанне лазераў. Сёння ў афтальмологію Беларусі дастаткова досведу, кваліфікацыі і найноўшага абсталявання, найноўшых медыцынскіх прыпаратаў і лекаў, каб дапамагчы чалавеку пазбегнуць страшнай жыццёвай катастрофы — страці зрок. Так, некаторыя гавораць, што ад гэтага не паіраюцца. Але пра якое нармальнае паўнаватарскае жыццё можа дамагчыся, калі сляпыя вочы? Бяда, ды і толькі. Каб яе пазбегнуць, трэба яе мага раней выяўляць паталогію вока. Сумесна з урачамі паліклінікі мы і займаемся гэтай работай па прафілактыцы вочных хвароб.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Тропікі сярод зімы

У Брэсце ўрачыста адкрылі зімовы сад — вучэбна-метадычны комплекс Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна. Дзяржава выдзеліла на будаўніцтва пяць мільярд рублёў. І на месцы старой вучэбнай цяплицы выраста велічная аранжарыя з канферэнц-залай, дзе можна будзе праводзіць вучэбныя заняткі, навуковыя семінары і іншыя мерапрыемствы.

Як падкрэслілі на цырымоніі адкрыцця старшыня Брэсцкага аблвыканкома Канстанцін Сумар, зімовы сад дасць цудоўныя магчымасці будучым спецыялістам замацоўваць на практыцы атрыманыя веды. Унікальнасць аб'екта заключаецца ў тым, што студэнты могуць вывучаць найбольш характэрныя прад-

стаўніку кожнай асобнай прыроднай кліматычнай зоны, асабліваці глебы і яе ўплыў на рост і развіццё раслін.

У зімовым садзе суседнічаюць тры кліматычныя зоны — трапічная джунглі, субтропікі і пустыня. Праўда, яны ізаляваны адна ад адной шклянымі перагародкамі, што дазваляе ў кожнай з іх падтрымліваць асобны мікраклімат. Тут можна ўбачыць экзатычных птушак і рыбак у акварыумах, а таксама каля пяцісот розных відаў флоры. Якая квецень і буяная зелень раслін аранжарыі яшчэ прыгажэй і ярчэй выглядаюць на фоне сьветлятай снежнай, марознай зімы.



Фота БЕЛТА

Утэрныя філіялам Белгосстраха по г. Мінску бланкі страхавых полісоў по добровольному страхованию от заболеваний и травм формы 2РН серии БЗ №№ 67435, 67442, 71210, 73235-73240 и добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН серии БН № 0372361 считать действительными. УНП 101883943

ГРАНАТ ЕЩЕ 3 КОСТАЧКАМИ

Многія думваюць, што сваю назву гранат атрымаў дзякуючы падабенству з кідалым разрыўным снарадам — гранатай. Насамрэч гэта не так — навукова назва расліны паходзіць ад лацінскага слова «granatus», што азначае «гранёны», «зярыністы» (унутры плода знаходзяцца шматлікія зярняты, кожнае з якіх акружанае сакавітай кісласалодкай мясціцай). Гранат не толькі смачны, але і карысны. Прычым ён унікальна свайой універсальнасцю: у граначе карыснае ўсё! Лупіна, сок, зярняты і костачкі знайшлі прымяненне ў медыцыне, кулінарыі і касметалогіі.

- Павышае гемалабін.** Самая вядомая ўласцівасць граната — барацьба з анеміяй. Пры малароўкі ўжываць дэбальныя гранатавы сок па 0,5 шклянкі 3 разы на дзень за 30 хвілін да яды на працягу 2 месяцаў.
- Зніжае ціск.** Зярняты граната мякка зніжаюць артарыяльны ціск. А перапоны з пладоў граната, высушаныя і дабаўленыя ў гарбаты, дапамагаюць спалючыць нервовую сістэму, наладзіць сон.
- Спіннае дыяроў.** Лупіна і плады граната валодаюць вяжучымі ўласцівасцямі, таму іх выкарыстоўваюць супраць паносу. Пракірацыя 20 г сушанай здробненай лупіны (або 50 г зярнятка) у адной шклянцы вады на слабым агні на працягу 30 хвілін, працідзіце і піце па 2 ст. лыжкі 2 разы на дзень.
- Дэзынфікуе рот і горла.** Водны адвар лупіны граната або яго сок выкарыстоўваюцца для паласкання ротавай поласці пры ангіне і фарынгіце, пры гінгівіце і стоматыце. Дубільныя рэчывы здымаюць боль, а арганічныя кіслоты зніжаюць інфекцыю.
- Зніжае цукор крыві.** Плады граната — вельмі карысныя для дыябетыкаў. Ужываеце па 60 кроплю соку 4 разы на дзень да яды — і ўжо на трэці дзень заўважыце істотнае зніжэнне узроўню цукру ў крыві.
- Выводзіць радыяцыю.** Сок граната вельмі карысны для тых, хто працуе з радыяактыўнымі ізатопаў або жыве ў зоне павышанай радыяцыі.
- Лечыць скуру.** У вас тлустая скура, вугры або гнойныя высыланні? Зрабіце маску з 2 ст. лыжак гранатавага соку, мыйнай пены і 1 ч. лыжкі солі. Дастаткова патрымаць маску на твары 2—3 хвіліны. А парашок з высушанай лупіны можа рэзультываць лячыць алёкі, трэшчыны і драпіны.
- Выганяе глісты.** Лупіна спелага граната ўтрымлівае алкалоіды, якія аказваюць моцнае глістагоннае дзеянне. Каб пазбавіцца ад глістоў, настойваеце 40—50 г здробненай лупіны ў 400 г халоднай вады на працягу 6 гадзін, а затым прафікацыю на слабым агні, пакуль не выварыцца палова вадкасці. Астуджаны адвар працідзіце і выпіце на працягу гадзіны дробнымі порцыямі. Праз гадзіну выпіце слабейшае, а праз 4—5 гадзін зрабіце клізму.
- Павышае актыўнасць гармонаў.** Мільня жанчыны, яшчэ гранат з костачкамі, бо яны, костачкі, — крыніца клятчаткі, эфірных алёў і фітагармонаў,

расліны аналаг эстрагенаў. І шалёныя «гугліны» гармонаў, раздзяраючыяся, міграні ў перыяд клімаксу абдуць вас бокам.

Смела паіце сваіх мужоў гранатавым сокам: шклянка ў дзень — і сямейнае жыццё не азмрочаць праблемы з патэнцыяй. Акрамя таго, рубінавы нектар змагаецца з ракам прастаты. Пра гэтыя ўласцівасці граната ведалі яшчэ старажытныя грэкі і называлі яго плодам страцы і ўрадлівацям.

10. Здаем запаленне. Пры розных запаленнях захворваннях (ныраак, гінекалагічных органаў і г.д.) дапамагае адвар лупіны граната. Прыгатуеце яго так: 2 ч. лыжкі здробненай лупіны заліце 1 шклянкай гарачай вады, патрымаеце на вадзяной ланці 30 хвілін, працідзіце, адліце і разведзіце гатаванай вадою да зыходнага аб'ёму. Прымаеце па 50 г 2—3 разы на дзень за 30 хвілін да яды.

УВАГА! Лупіна граната ўтрымлівае невялікую колькасць ядавітых рэчываў — алкалоіды. Ніколі не перавыжайце дазроўку адвару, інакш магчымае атручэнне. Акрамя гэтага, арганічныя кіслоты гранатавага соку могуць разбураць зубную эмаль. Таму заўсёды разбураеце зубную эмаль.

З гранатам можна смела эксперыментаваць на кухні. Для марыванання і тушэння мяса складае на знішчэнні штоці больш падыходнае, чым гранатавы сок: энзімы, лімонная, вінавая і яблычкая кіслоты робяць мяса вельмі мяккім. Дадаце рубінавыя зярняты ў салату — і яна заіграе новым смакам «з кіслінкай»; проста пасыпце любую страву зверху — і выдатны джор не застанецца не заўважаным. Для свята душы прыпраўце зярняткамі граната марожанае або густа ўзбятныя вяршкі — десерт спадабаецца і дарослым, і дзецям. Дарчы, энергетычная каштоўнасць 100 г ядомай часткі пладоў граната складае 62—80 ккал, а 100 мл соку — 42—65 ккал.

Калі сам гранат у сухім халаднаватым месцы ляжыць прыкладна паўтара месяца, то сок граната ў слоіках можа захоўвацца значна даўжэй, і піць яго можна на працягу ўсёй зімы. Ужываць гранатавы сок рэкамендуецца перад ядой: ён паляпшае апетыт і садзейнічае добраму страваванню. Калі сок стэрільзаваць і дадаць да яго цукар, то атрымаецца гранадзі — незамены інгрэдыент для многіх катэіжыяў. На аснове гранатавага соку таксама гатуюць шмат розных соусаў.

ЯК ВЫБРАЦЬ ПЛОД? «Правільны» гранат павінен быць сухім зvonку і сакавітым унутры. Гэта значыць, што ў спелага плода лупіна павінна быць трохі падсушаная і крыху абцяжваць зярняты. Калі ж лупіна гладкая — гранат сарвалі раней тэрміну. Акрамя лупіны, звартаеце ўвагу на «карань» граната — там не павінна быць зелені. І апошняе: гранат павінен быць чырвоным навоўнутар. Калі ён мяккі — значыць, быў пабыты ў дарозе, падліну або падмерз. Адрозна ад таго, каго плод, ён не прынясе ні задавальнення, ні карысці.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (о проекте строительства жилого дома № 2 (по генплану) в районе пересечения ул. Нестерова – МКАД)

90 с помещением товарищества собственников. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого строительства с работниками ОАО «МАПИД», нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических и электротехнических работ. Остальные квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолка, а также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклейки обоев, покраски, облицовки), без покрытия полов, без встроеной мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза, ванной и приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные — железобетонные трехслойные панели толщиной 300 мм с утеплителем из полистирольного пенопласта, внутренние — сборные железобетонные панели толщиной 160 мм из тяжелого бетона.

Перекрытия — железобетонные. Крыша — мягкая рулонная. Окна — деревянные с двумя радами остекления со стеклопакетом. Двери наружные (в квартирах) — шитовые. Отопление — центральное. Электроснабжение — скрытая проводка. Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.

Двери наружные (в квартирах) — шитовые. Отопление — центральное. Электроснабжение — скрытая проводка. Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.

Цены на объекты долевого строительства. Стоимость 1м² общей площади объекта долевого строительства на дату опу-

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»			
		<ul style="list-style-type: none"> Оценка оборудования и транспортных средств Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности Независимая строительная экспертиза 	
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА			
№ лота	Наименование объекта/Краткая характеристика объекта	Начальная цена продажи лота, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
3	Открытый склад № 2 с пропарочными камерами (инв. № 350/C-85654) общая площадь 2049 кв.м; фундамент — ж/б блоки, стены — сборно-железобетонный каркас, перекрытия — металлические фермы	149 295 960	14 930 000
4	Здание растворного узла № 2 с пристройкой (инв. № 350/C-44483) и галереи/кирпичные 4-этажное здание общей площадью 255,84 кв.м.	59 355 180	5 936 000
Продавец имущества: Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства при администрации Центрального района, адрес объектов: г. Гомель, ул. Борисенко, 7. Шаг торгов — 5 %. Вознаграждение — 5 % от цены продажи лота.			
Срок подачи заявления		До 17.00 20 декабря 2010 г. по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а	
Дата, время, место проведения аукциона		21 декабря 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а, Гомельское областное управление Филиала РУП «Жилкоммунтехника» Центр «Белтехинвентаризация»	
Номер р/с для перечисления задатка		Р/с 30120353100112 в Филиал ОАО «БПС-Банк» по Мінскай области, код 331. УНП 102353509	
Условия пользования		Объекты продаются в собственности	
Боле подробная информация о перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Звезда» за № 209 от 26.10.2010 г.			
Дополнительная информация по тел.: 8 (0232) 77 37 77, 77 52 87 (факс), www.bti.by			

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (о проекте строительства жилого дома № 2 (по генплану) в районе пересечения ул. Нестерова – МКАД)

не 40 % работников ОАО «МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы.

Строительство осуществляется согласно Указу Президента № 396 от 15 июня 2006 г. Гражданин, не состоящий на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 3 (три) следующие квартиры:

- Однокомнатная № 19 (3 этаж)** — общей площадью 45,42 м², жилой площадью 17,96 м² — по цене 134 443 200 руб. за квартиру.
- Двухкомнатные №№ 102 (15 этаж), 128 (19 этаж)** — общей площадью 61,09 м², жилой площадью 31,09 м² — по цене 180 826 400 руб. за квартиру.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве квартир:

Прием заявлений от граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется инвестиционным отделом ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207 19 15) с 15 декабря 2010 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник—четверг с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.

Ознакомьтесь с планировками квартир можно на сайте ОАО «МАПИД» www.mapid.by, у ходе работ по строительству можно узнать по телефону инвестиционного отдела ОАО «МАПИД»: 207 19 15, 208 58 12, 207 16 73.

УНП 100008115.

СЕННЯ Месяц Маладзік 5 снежня. Месяц у сузор'і Казярога. Сонца Усход Запад Даўжыня дня...

ХАКЕЙ. КУЛ Дома — як у гасцях

Мінскае «Дынама» скончыла адну з самых няўдалых серый хатніх гульняў у сезоне. У супрацьстаяні з трыма клубамі Усходняй канферэнцыі — новасібірскай «Сібірю», хабарэўскай «Амур» і новакузнэцкім «Металургам» — беларусы змаглі набраць толькі 3 балы, ні разу не атрымаўшы перамогу ў асноўны час.

Сканворд з сеткай і выявамі людзей. Слова: Фота 1, Фота 2, Дзгаль гадзіннага інструмента, Фанэлінаў сін персанаж, Рака з пазмы Я. Купалы, Від плода, Тлусты прадукт, Гідраэ-лічэнае збудаванне, Від свёрдзела, Былы прэзідэнт Сірыі, Харч, Паўтонка баваўняная тканіна, Бурна на моры, Фота 5, 0,062 грама, Нізіна, Кампазітар Напалеон, Каралеўская дынастыя Францыя, Штур пры лалічых, Сучасна радую верша, Род керамных вырабаў, Сумесная работа на судне, Нямецкі горад на Дунаі, Баба ў ступе, Вапняк, Покрыва з гіпса, Музычны інструмент, Залёжны феадал, Адзёжка на паверх кажука, Фота 3, Крыты кузаў на калёсах, Прастор алева справа, Мець над галавой, Ядавітая змяя, Марская рыба з траскоў, Парыж-Даккар, Дзяржаўны камень, Мастацкае канструаванне, Ікоп, Жаласны стог, Мясная страва, Пакушце пачувасці, Няволя захопленых ворагам, Хакейны інвентар, Тавар з дэфектам, Прамысловая рыба, Раслінны тлушч, На спіне ў вярблюда, Фота 4, Фота 1, Фота 2, Фота 3, Фота 4, Фота 5.

Кніга, якая пазбаўляе ад комплексу непаўнавартасці

Амерыканскую кінакампанію The Worner Brothers заснавалі беларусы. Гэта не міф, не мара і не навуковая фантастыка. Чатыры браты Уорнэры, нараджаныя ўскі Краснасельцы Браўнскага раёна Віцебскай вобласці, якія мелі тады прозвішча Варона, пераехалі ў ЗША ў 1884 годзе.

Веды нашых! Пазбаўцеся ад комплексу непаўнавартасці

У Амерыцы, якія напачатку мелі назву «Леоўз». Яго бізнэс у кінаіндустрыі настолькі пашырыўся, што яго сталі называць «львом амерыканскага кіно». Пасля стварэння «Метра Голдвін Маер» яе эмблемай стаў рысункі леу — даніна прызнання заслуг Леова ў кіно.

Надвор'е на заўтра. Віцебск: 744мм р.с.а., -9.5°C, -6.4°C. Гродна: 747мм р.с.а., -5.3°C, -2.0°C. Мінск: 723мм р.с.а., -6.4°C, -3.1°C. Магілёў: 743мм р.с.а., -7.5°C, -6.4°C. Брэст: 744мм р.с.а., -2.0°C, -1.1°C. Гомель: 741мм р.с.а., -5.3°C, -4.2°C. Баршава: -1.1°C. Ніев: 6.2°C. Рыга: -4.2°C. Вільнюс: -5.3°C. Масква: -5.3°C. С.Пецярбург: -3.1°C.

3 чаго хату будаваць?

Для будаўніцтва хаты забаранялася выкарыстоўваць дрэвы, якія раслі ў святых гаях, а таксама адзінаццаць дрэваў, што сталі мясцовымі святынімі і побач з якімі праводзіліся рытуальныя дзеянні (напрыклад, абрады вяснова-летняга цыклу).

Яго песні спяваем

З песні «Чарка на пасашок» пачынаецца бадай кожная народная бядэда. Хоць песня гэтая — зусім не народная. Надзея ў выдавецтва «Мастацкая літаратура» выйшла пасмяротная кніга вядомага беларускага паэта-песенніка Аляксандра Лягчылава «Астравы шчасця».

Аляксандр Лягчылаў. Астравы шчасця. Песні. Табой стаюцца гандлёвы каледж? На што ён мне адказаў? «Калі кожны гандлёвы супрацоўнік, які будзе тут вучыцца, стане займацца музыкой, пісаць і чытаць вершы, ён жа потым будзе да людзей па асабістым ставіцца».

Усеміхменне. Оля за паўдзя ў лесе збірае два вядры ягад. Мікола збірае вядра вядра — перакруціць больш. Але гэта зусім не азначае, што калі яны пойдуч у лес разам, дык збяручу тры з паловай вядры ягад!